



НОВЫЯ КАМБАЙНЫ НА МІНШЧЫНЕ

2



БЕЛАРУСІТЫ ў САНКТ-ПЕЦЯРБУРГУ

10



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

25

ЧЭРВЕНА 2024 г.

АЎТОРАК

№ 122 (30256)



«ІСЦІ НАПЕРАД РАЗАМ, НАРОШЧВАЮЧЫ ПРАМЫСЛОВЫ І НАВУКОВЫ ПАТЭНЦЫЯЛ»

Паўночны напрамак — ключавы

Галюйна тэма гэтага тыдня — міжрэгіянальнае супрацоўніцтва. У чысьце ў Віцебску пачынаецца XI Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Сярод удзельнікаў і дэлегацыя Ленінградскай вобласці на чале з губернатарам Александром Дроздзеванам. Аднак найперш у графіку кіраўніка рэгіёна — сустрэча з Прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашэнкам.



ФОТА ВІТА

Вітаючы гасцей, беларускі лідар заўважыў, што асаблівае сустрача з партнёрамі з Ленінградскай вобласці — эфектыўнасць. «Усё, аб чым мы дамаўляемся, рэалізоўваецца, як бы цяжка нам ні было. Гэта самае галоўнае, да чаго мы імкнёмся», — сказаў ён. Александр Лукашэнка нагадаў, што калісьці змай і марай быў мільярд долараў тавараабароту. «Сёлета ўсе нашы спецыялісты ўпэўнены, што мы пераадолем гэтую мільярдную мяжу ў наступнай пяцігодцы дакладна», — адзначыў Александр Лукашэнка.

«Галюйна наша мэта — ісці наперад разам, нарошчваючы прамысловы і навуковы патэнцыял. І самае галоўнае — умацоўваць тэхналагічны суверэнітэт, аб якім сёння так шмат гаворым», — заявіў Прэзідэнт. Па яго словах, паўночны напрамак для Беларусі з'яўляецца ключавым і ў гэтым напрамку ў нашай краіне шмат планаў, якія, як запэўніў кіраўнік дзяржавы, будуць рэалізаваны.

Александр Лукашэнка заўважыў, што ў Беларусі з Ленінградскай вобласцю ў нас заўсёды ішоў жывы дыялог і ёсць шмат новых цікавых праектаў і ідэй, а традыцыйныя кірункі супрацоўніцтва латэральна за год прыраўніваюцца перспектывным напрамкаў. На некаторых ён спыніўся асобна.

ПЕРШАЕ. ГАЗІФІКАЦЫЯ
«Мы ведаем, што ў Ленінградскай вобласці плануецца будаўніцтва новых кацельняў, якія працуюць на прыродным газе. Наша тэма. Калі будзе неабходна, мы гатовы падключыцца да гэтага, і прама скажы, глабальнага праекта ў Ленінградскай вобласці. Мы можам не толькі пастаўляць адпаведнае абсталяванне і будаўніцтва кацельні, але і праектаваць магістральныя газарэзервуары і падключыць іх», — сказаў Александр Лукашэнка.

ДРУГОЕ. РАЗВІЦЦЕ ІНФРАСТРУКТУРЫ
«Як мне дакладваюць, вы, выбудовуючы цэнтралізаванае кіраванне, рэфармуеце сістэму падпрямействаў, якія забяспечваюць будаўніцтва і ўтрыманне аўтамабільных дарог. Дад тэхніку да досведу, які мы назапасілі — мы ў вашым распрадзжэнні», — прапанаваў беларускі лідар.

СТАР. 2



22 чэрвеня ў Мінску на плошчы Перамогі з'явіліся інсталцыі «Календар Памяці» і «Кніга Памяці». Кожны дзень прадстаўнікі раённаў сталіцы будуць адкрываць на «Календары Памяці» новую дату і рабіць запісы на старонках «Кнігі Памяці». Адным з першых «Дзякуй за нашу светлую будучыню» ў ёй напісаў кіраўнік Адміністрацыі Заводскага раёна Уладзімір ШЫБЕКА.

ФОТА ВІКТАРА ІВАНЧЫКАВА.

Парламенцкі дзённяк

СТРАТЭГІЯ РОСТУ

Депутаты абмеркавалі задачы машынабудаўнікоў

Депутаты Палаты прадстаўнікоў у рамках выязнага сямінара-нарады «Аб развіццё беларускіх аўтамабільнабудавальных прадпрыемстваў па рэалізацыі задач Году якасці» наведалі Беларускі аўтамабільны завод.

БЕЛАЗ СТАЎ ПЕРШЫМ 57 ГАДОЎ ТАМУ

Знаёмства з флагамам айчынай прамысловасці, які займае лідарскія пазіцыі ў сферы вытворчасці кар'ерных самазавалаў, пачалося з наведвання Музея працоўнай славы, дзе прадстаўлены дакладныя копіі тэхнікі, якая выпускалася з першых дзён дзейнасці завода, і ўзоры сучасных машын. Наступным месцам для азнамлення з вытворчасцю машын — гігантаў стаў цэх галюйнага канвеера, магнутасць якога дазваляе выпускаць 90-тонныя самазавалы — адны з самых запатрабаваных у горназдабыўнай прамысловасці.

Акрамя таго, дэпутаты азнамлілі з выставай кар'ернай тэхнікі і ўбачылі кар'еры самазавал грузавыядальнасцю 220 тон у руху. Перад пленарным пасяджэннем сямінара-нарады Старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар СЕРГЯЕНКА адзначыў, што ў беларускага машынабудаўніцтва шмат дасягненняў, але ёсць і пытанні для абмеркавання.

СТАР. 2

Фестывалі

У Александрыю па ўражанні

Падрыхтоўка да рэспубліканскага купальскага свята выходзіць на фінішную прамую

Фестываль «Купалле» — Александрыя збірае сяброў! — пройдзе сёлета пяцятэатровы раз. Ён запамінаць маштабамі і напуненнем, аб'яцваю прадстаўнікі арганізацыі, які ўзначальвае намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка.

Усе арганізацыйна-тэхнічны моманты ўжо абмеркаваны і вырашаны, з сённяшняга дня пачынаецца мантаж пляцовак непасрэдна на лугавіне ў Александрыі. Да 4 дня фестывальнага свята павінна быць ужо цалкам падрыхтавана.



Традыцыі і сучаснасць

Учора на месцы будучых падзей павялілі прадстаўнікі абласнога аргкамітэта, каб яшчэ раз звернуць гадзінкі. Перад гэтым купальскай тэма была абмеркавана на алайн-прэс-канферэнцыі з удзелам намесніка старшыні Магілёўскага аблвыканкома Алега Стэльмашкі, начальніка ўпраўлення культуры Магілёўскага аблвыканкома Аляксандра Жыгунца, намесніка начальніка галюйнага ўпраўлення — начальніка ўпраўлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў Міністэрства культуры Іны Адамовіч. Сёлета фестываль збору сяброў традыцыйна на малюнічным беразе ракі Дняпр у Александрыі 6 ліпеня.

СТАР. 12

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Крывавая нядзеля: ракеты ўдар па Севастопалі, тэркаты ў Дагестане

23 чэрвеня Узброеныя сілы Украіны нанеслі па Севастопалі ўдар па ракетамі АТАСМС з касетнымі багавымі часткамі. Пра гэта паведаміла ТАСС. Тэмы ракеты былі пераключены, адна ў выніку ўздзеяння СПА падарвалі ў паветры. Паводле апошніх звестак, загінулі чатыры чалавекі, у тым ліку двое дзяцей. Траўмы атрымаў 151 чалавек. Шпіталізаваны 62 падарожны, уключаны 27 дзяцей.

Галюйнае ўпраўленне Следчага камітэта РФ убудавала крымінальную справу па артыкуле «Тэрарыстычны акт». 24 чэрвеня былі абвешчаны ў Севастопалі днём жалобы. У горадзе ўведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі.

Раней прэс-сакратар Прэзідэнта Расіі Дамітрый Пяскоў, каментуючы нядзюноў атаку па Севастопалі дальнабойнымі ракетамі АТАСМС, заявіў, што ў Маскве выдатна разумеюць, што стаць за дзяржаўнымі нагодамі. Паводле яго слоў, Уладзімір Пуцін на мінулым тыдні зварнуў увагу на тое, што ў Украіне наводзіць на цэлы «гэты абсалютна складаны ў тэхналагічным плане ракетны» і забяспечваюць пукі. Пасол ЗША ў Маскве Ліл Трэвісі была выклікана ў МЗС РФ, дзе ёй былі зроблены дэмарш з-за тэркаты ў Севастопалі.

Таксама ў мінулы нядзеля ўзброеныя баевыя ўчынілі напады на два праваслаўныя храмы, дзве сінагогі і супрацоўніку паліцыі ў Махачкале і Дарбандзе. У рэгіёне была аб'яўлена контр-тэрарыстычная аперацыя. Ахвярамі нападу ў Дагестане сталі 19 чалавек, у тым ліку 15 паліцэйскіх і чысьце грамадзянскіх асоб, паведаміла ТАСС са спасылкай на прэс-службу Следчага камітэта РФ. У ведастве ўдакладнілі, што яшчэ асоб, якія маюць дачыненне да ўчынення злачынства, былі ліквідаваны, іх асобы ўстаноўлены. Следчыя расследуюць крымінальную справу аб нападах ў Дагестане па трох артыкулах, у тым ліку аб тэрарызме і ізрадзжы зброі.

Беларусыя шмат срод загінулі ў выніку тэркаты ў Дагестане. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе беларускага знешнядипляматычнага ведаства. «Пасловыя знаходзіцца ў пастаянным кантакце з мясцовымі праваахоўнымі органамі, уключаючы інфармацыю па наяўнасці грамадзян Беларусі срод падарожны». У выпадку неабходнасці гатовы аказаць магчымую консульскую-прававую дапамогу», — адзначылі ў знешнядипляматычным ведастве.

Высновы адносна таго, ці звязаны ракеты напад на Крым і тэркаты ў Дагестане, трэба зрабіць следчым органам. Такім чынам на адпаведнае пытанне журналістаў адказаў на брыфінгу Дамітрый Пяскоў. Ён адзначыў, што Прэзідэнт Расіі глыбока спачувае падарожным і тым, хто страціў блізкіх у выніку атакі Украіны на Севастопаль і ўзброенага нападу злучэнняў ў Дагестане.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў сямлі шчырыя спачуванні Прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну ў сувязі з сярэйшымі тэркатамі ў Дагестане, ахвярамі якіх сталі вартвыя праваародны і мірныя жыхары. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара. «Расуна асуджае бесчалавечныя напады на раглігінныя аб'екты, мэтамі якіх было заважэнне людзей, пасяццё паніку і надаре аднаго, парушэнне міжканфесійнага міру і згоды, які існавалі стагоддзямі ў дружалюбным Дагестане», — падкрэсліў Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што ўсе вянватыя ў здзяйсненні гэтага злачынства будуць устаноўлены і пнясуць заслужанае пакаранне.

КОРАТКА

- У Гомельскай вобласці нарыхтавалі ўжо 13% травяністых кармаў для грамадскага жывёлагадоўлі.
- «Славянскі базар у Віцебску» прыме ў гэтым годзе прадстаўнікоў 33 краін.
- На Беларускі ўніверсальны таварны біржы з'явіліся першыя біржавыя таргі паўфабрыкатам з мяса труса.
- Суды вышэйшага пілотажу на грані абложы. Асы Беларусі і Расіі «прагледзі» паветраны парад да 3 ліпеня.

Векапомнае

Дзеля міру

У суботу ўся краіна згадала 22 чэрвеня 1941 года — самую трагічную дату сваёй найноўшай гісторыі. 83 гады таму на нашу зямлю прыйшла вайна. Смерць, гора, пакуты, змяненая лёсам, бесчалавечная жорсткасць... Ты, хто выжыў, сталі іншымі. Ты, хто загінуў, не перапішы. Мы ніколі не даведаемся ўсіх іменнаў. Мы, напуна, ніколі не пахаваем усіх салдат... Паміж Днём Перамогі і Днём Незалежнасці мы заўсёды адзначаем і гэтую дату — Дзень смутку. Дзень памяці. І падзякі.

Нам неабходна помніць. Таму ў гэты дзень па ўсёй краіне адбыліся жалобныя мерапрыемствы. На маглы і абеліскі ліллі свежыя кветкі. На мігчых прагучалі словы-паманіны. У асобных мясцінах прагучалі падзеі, тэатральныя прадстаўленні сканалі сарцы ўдзельнікаў, ніхто не застаўся абьявакым. Апоўніў Беларусь замераў і хвіліны маўчання.

Сёлета Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генцадцы беларускага народа сулаў з Тройкай паманальнай бацькоўскай суботай, і першай малітвай на панахце ў праваслаўных храмах была малітва аб воінах, якіх жыццё сваё за Ачыннае.



паклілі, і ўсіх, хто пакутліва загінуў у ваенныя гады. Традыцыйна паманальнае малітва ў гэты дзень аб'ядала людзей розных веравызнанняў, яна была ўсебеларускай. Мы малілі Бога за тых, хто не дачакаўся Перамогі, і за тых, хто не наліжыў. Мы маліліся, каб вайна больш ніколі не прыходзіла на нашу зямлю.

СТАР. 3

Ідзе падпіска на «Звяду» на III квартал і II паўгоддзе 2024 года
Мы аб'ячаем нясумны час з любімай газетай.
ЗАСТАВІЦЦА З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

НОЧ ПАМ'ЯЦІ

У Брэсцкай крэпасці прайшлі маштабныя мерапрыемствы з нагоды Усенароднага дня паміці ахвяр вайны і генацыду беларускага народа. Кульмінацыяй стаў мітынг-рэквіем

Як і ў папярэднія гады, дні 21—22 чэрвеня ўмясцілі вельмі вялікую і разнастайную праграму мерапрыемстваў. І самым важным, самым крапаным і шчыльным з іх прайшлі ў крэпасці. Зранку многія жыхары і госці горада прайшлі на Гарнізонныя могілкі, каб аддаць дані памяці ахвярам, якіх тут пахаваны.

Фактычна цэлы дзень крэпасць наведвалі розныя дэлегацыі, патаком ішлі экскурсанты. Увечары быў падрыхтаваны старт яшчэ адной патрыятычнай акцыі — «Цягнік Перамогі». А ў 19 годзе па традыцыі прайшла прыгожая імпраза — «Баявы разлік». Каля скульптурнай кампазіцыі «Героям грады, жанчынам і дзецям, якіх муцуюць сваёй у бітсемерце крэпасці» Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь правёў акцыю паміці. Мерапрыемствае штогод ладзіць у крэпасці ў арганізацыі ў гонар Герояў-пагранічнікаў. Так, 21 чэрвеня 1941 года ў 19 годзі прайшоў рытуал прызначэння на ахову дзяржаўнай грады — баявы разлік, які аказваў апацім. Бо ў першыя ж хвіліны вайны ў бой з праціўнікам уступілі баявыя пагранічныя нарады. І нягледзячы на тое, што падражывалі германскай арміі на заходняй канцы з засты адводзілася гадына, нашы вартыяныя мужы трымаліся многія гадына, нават дні. Абаранілі да апошняга баіца альбо апаціма патрона.

А цяпер у гэты гонар, а таксама ў гонар усё пагранічнай, якія загінулі ў гады вайны, на плошчы перад помнікам героям грады выстраілі курсанты Інстытута пагранічнай службы з партызанскай баявой крэпасці ў арганізацыі. Акрамя 9 заставы 105 пагранатрада Ігары Сямёнавіч Аляксееў!

— Кулямітні 1 заставы 17 пагранатрада чырвоначармея Міхаіл Васільев Андрэяў!

— На чыліні 9 заставы 17 пагранатрада герой Савецкага Саюза Андрэй Мірганавіч Кіжаватаў!

І адказ у кожным выпадку быў аднаголькавы: «Паў смерцю храбрых за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы».

Дзякуючы пошукаву рабоце курсантаў Інстытута пагранічнай службы, у гэтым годзе месца ў «Баявым разліку» занялі партызанскія Івана Парынова, а таксама Аляксей Панацін, Імем якога названа пагранічная застава «Дзень Панаціна» раённага страда.

А на вуліцы Савецкай тым часам праходзіў марш рэканструктараў. Карцінку



апаціма мірнага дня стваралі ўдзельнікі ваенна-гістарычных клубуў разам са студэнтамі вышэйшага тэатральнага вучылішча І. М. С. Цімоціна з Масквы.

Кульмінацыяй Дня паміці ў жэлобы стаў мітынг-рэквіем, які сабраў вакол плошчы Цырыманіаў, лаводзе акаці праваохойнікаў, каля 20 тысяч чалавек. Адым толькі афіцыйных дэлегацыяў было каля чатырох дзясяткаў.

Да ўдзельнікаў мітыngu звярнуўся прэм'ер-міністр Беларусі Раман ГАЛУОУЧАНКА. Ён адзначыў, што ў гісторыі кожнага народа ёсць нады, паміць пра якіх свешчэнныя. Для беларусаў такой ўз'яўляецца Вялікая Айчынная вайна.

«Наша зямля першай прыняла на сябе удар фашыскай ваеннай машыны. Брэсцкая крэпасць стала перадавым рубіжом абароны, дала заахонікам расуці чылі адоры... Беларусы беражліва заахавалі паміць. Праўда аб вайне служыць сур'ёзным папярэджаннем чалавечтву... Амаль кожны дзень адкрываюцца новыя жахлівыя старонкі вайны. У ходзе расследавання крмынальнай справы аб генацыдзе беларускага народа дадаткова ўстааунена 98 месцаў гвалтоўнага ўтрымання людзей, 3253 частова альбо частка спалення вёскі. У гады нацыскай акупацыі было забіта больш за тры мільёны мірных грамадзян і ваенначалоных, звыш 380 тысяч чалавек трапілі ў нямецкія рабствы. Мы нікому не дазволім парашуць мір, які заваявалі ў нас продкі, а таксама адныць у нас нашу незалежнасць...» — заявіў прэм'ер-міністр і дадаў, што аднаста народа і моцная дзяржава — гарантыя міру і бясекі.

Дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы Дамітрый МЕБЕНЦАЎ адзначыў, што сьветла краіна сьвятэца 80-годдзе вызвалэння ад нямецка-фашыскай заахоніца: «Гэты год асабліва і дзяр расіі. Перамога непадыдэнна, Перамога адзіная для ўсяго савецкага народа. На геранічнай зямлі Брэсцкай крэпасці лічы раз усведмалі маштаб подвигу, ахвяр і пакут, якія выпалі на долю савецкага народа».

Пасля мітыngu адбылася тэатралізаваная пастанова, у якой прынялі ўдзел каля тысяч чалавек. Адым з самых шчылімых і эмацыянальных момантаў начных мерапрыемстваў, на маю думку, заўвады становіцца спусканне явянку па Бугу вартавымі міжы. У паміць пра загінулых па дзённы трыдцці спускаюцца вяні з запаленымі свечкамі на воды Заходняга Буга. Іх занеслі і апусцілі ў раку сённяшнямі вайскоўцы, равенскіх тых, хто аддаў жыццё ў 1941 м. Як толькі вяні паплаўлі на вады, у неба ўзляці белыя шары, нібы светлыя душы загінулых. Усё гэта праходзіць моўкі і выклікае асабліва трэпальныя пачуці: сэрце тэе тую ўсё адывалівае!

Шчыромую ускладненя кветкаў — таксама абязвожыў рытуал ранішняга мітыngu. Да вечага агню і некропаля, пад літмай яога ляжэца 1038 аборонцаў крэпасці — ўвекчаванымі 277 імянаў, астатнія застаюцца нявадомымі. У складзе кветкі кіраўнікі Брэста і Гродна, а таксама шматлікія госці мерапрыемстваў.

На Кобрынскім умацаванні тым часам пачыналася ваенна-гістарычная рэканструкцыя. Тэатралізаваная дзея на полі сталя лагічным працягам мерапрыемстваў на плошчы Цырыманіаў. У ёй прымалі ўдзел больш чым 300 рэканструктараў з розных краін свету. Перад гэтым рэканструктары некалькі дзён жылі ў лагерах, праходзілі лін рэпетыцыі, умяшчалі ў ролю. Для рэканструкцыі па замове аблыканкама

Нацыянальнае кінастудыя «Беларусь-фільм» перадала рэарытэную зброю.

«Дзея пачалася з карціны апаціма мірнага дня, калі ў крэпасці ішлі занятыя па баявой і стравай падрыхтоўцы, побач гулілі дзеці камандыраў, на пляцоўцы каля казематаў праходзіў канцэрт, пасля якога былі танцы. А потым — грукатанне снарадаў, світ кулі, крыкі і стогны. З дапамогай фанарам і артыстаў-рэканструктараў былі паказаны фрагменты артабастру, нямецкай танкавай атакі, а таксама кантракі жменкі абаронцаў, мукае супраціўленне байоў і камандыраў, здыч у палон параненых, жанчын і дзяцей крэпасці.

Рэканструкцыя працягвалася каля гадына. Паглядзець на адноўленыя пады 1941 года сабраліся тысячы глядачоў.

Карэспандэнт газеты папрасіла падыдзіцца ўражаннімі гэтай горады і ўдзельнікаў мерапрыемстваў.

Марына ГУРАНДА, Ніжні Ноўграад:
— Мне зязваць з Брэсцкай гістарычнай паміць сям'і. Мой дзед у 1941 годзе служыў у адной з часцей прыгранічна, загінуў у першы дні вайны. А бабюлю з малымі дзецьмі ратавалі воіды, калі на іх раптоўна абрынулася вайна... Да гэтай пары асноўваю.

Марыя ВЯЛІЧКА, Маска:
— Мы прыехалі не ў складзе дэлегацыі альбо арганізаванай групы, а са свай сям'і. Мы вырашылі, што павіны быць у гэты дзень павіць у Брэсце, каб паказаць унутры-падулеткам Брэсцкую крэпасць, згадаць пра іх прадыдэ-франтавіка.

Міхаіл КАМЫШНИКАЎ, Тула:
— Я са сваімі ватарышамі на «Цягнік Паміці» ўдзельнічаю ў працы ў якасці вартавы. Нам вельмі спдаба-ліся нашым мерапрыемствам ў крэпасці. Цудоўна! Асабліва цікава было пабываць на рэканструкцыі.

Вольга МАРОЗОВА, Брэст:
— Я ўзначальваю прырачуную арганізацыю «Белай Русі» Брэсцкага фізікультурна-адраўдальнага аб'яднаня. Мы прышлі сюды амаль у поўным складзе нашай арганізацыі, таму што не быць у крэпасці ў такі дзень проста не маглі.

Святлана РСКЕВІЧ, Фота Аляксандра ШУЛЬГАЧА.

Дзесяць тысяч кіламетраў за 15 дзён

Гродна і Полацк на шляху патрыятычнай акцыі

Праект «Цягнік Паміці» стартуваў у Брэсце, дзе прадстаўнікі васымі краін прынялі ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных пачатку Вялікай Айчынай вайны. За два тыдні 200 старшакласнікаў з Беларусі, Расіі, Кыргызстана, Арменіі, Казахстана, Азербайджана, Таджыкістана і Узбекістана наведваюць 13 гарадоў Беларусі і Расіі, сустрамаюцца з ветэранамі, павіць на самых знакавых мемарыялах, даведваюць больш аб гісторыі і культуры сярбюскіх нарадоў.

У нядзелю, 23 чэрвеня, «Цягнік Паміці» спыніўся ў Гродне. На чыгуначным вакзале гасцім арганізавалі шчыльную сустраку. Удзельнікоў вітаў намеснік старшыні Гродзенскага аблыканкама Віктар ПІРАНОК. Ён падкрэсліў, што Гродна багата сваім гістарычным мінулым і самабытным абліччам. Ніднара горад прымаў гасцей фестывалю нацыянальных культур, а цяпер сюды прыходзілі юныя ўдзельнікі маштабнага міжнароднага праекта. Гродзенцам ёсць што паказаць коным патрыятам.

Удзельнікі праекта расказалі, што пачаць маршрутую ўсю прыём шмат незабытых эмоцыяў. Напрыклад, Абдулю Абдулюву з Таджыкістана знаходзіцца пад уражаннем ад рэканструкцыі пачатку вайны ў Брэсцкай крэпасці. Многіх здзівілі сваёй веліччю збуды і Беларэжскай пущы. Беларэжскія пагранічнікі прадыдэманстравалі, як затрымлівалі парашульнікаў дзяржаўнай грады.

Па словах члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, першага сакратара ЦК БРСМ Аляксандра ПІКВАНЧЫНА, «Цягнік Паміці» стаў сімвалам будучыні ў аб'яднаным свеце. Усе прадстаўнікі Беларусі — пераможцы конкурсу «Я — патрыёт сваёй краіны». У аб'яднаным тым прынялі ўдзел больш за 15 тысяч старшакласнікаў.

Я дзячыцца расійскай сенатар Алена АФАНАСЬЕВА, падобная адукацыйная праекты садыччынчым развіццю ў моладзі пачуці згуртаванасці, праўдліва і шчыльна і жывымі ініцыятыўнай агульнай справу. Яна падзякавала за цэлы прыём і выказала спадзяванне, што сярбюскай адносіны паміж удзельнікамі праекта выйдуча да межы цягніка, а знаёмства з Беларуссю стане нагодай зноў судзі вярнуцца.

«У Беларусі надзвычай велічыня і гасціннасць людзі», — расказала Анастасія Салоква з Санкт-Пецярбурга. — Нас сустракаюць вельмі ўрачыста — з музыкай, з аржестрам. Я ў Беларусі другі раз, летас была ў Мінску, і вось новыя прыгожыя гарады — Брэст і Гродна. Мне, як чалавеку, жывучаю гісторыю сваёй краіны, і гісторыю Вялікай Айчынай вайны, вельмі карысна набывць новы вопыт».

Лейла Гасанлі з Азербайджана прызналася, што даўно марыла пабываць у Гродне, і вось нарэшце яе мара спраўдзілася. Таксама яна ўтуляе, што беларусам заўвады рады ў іх роднай краіне.

У Гродне над Німанам удзельнікі праекта пабывалі ў Старым і Новым замках, музеі гісторыі Гарадыня, Свята-Пакроўскім кафедральным саборы, Лотаранскім кіросе, прайшлі на парк у Жылі-Бера, даведвалі, дзе знаходзілася юрэйскае гета. Па традыцыі перад ад'ездам з Гродна ўдзельнікі патрыятычнай экспедыцыі адправілі сваім родным памятным паштоўкі. Пасля Гродна «Цягнік Паміці» накіраваўся ў старажытны Полацк.



У Полацку — самым старажытным горадзе Беларусі — школьнікаў на пероне разам з танцамі і спевамі сустракаў... Франціш Скарнына.

Намеснік старшыні Віцебскага аблыканкама Вячаслаў ДУРНОЎ, звярнуўшыся да ўдзельнікаў праекта, адзначыў, што знаходжанне на Полацкай зямлі павіна запаміцца надогой. «Шостага ліпеня Полацк будзе святкаваць свой дзень нараджэння, а ў 1944 годзе тут праходзілі жорсты баі. Але вось ужо 80 гадоў мы жывём пад мірным небам, і гэта цудоўна. Утуляе, што ваша сярбюства, якое сёння стане імя мацішчын, пройдзе з вамі праз усё жыццё, а гэта — залог сярбюства нашых краін, бо вы, моладзь, — наша будучыня!» — падкрэсліў Вячаслаў Віктаравіч.

Удзельнікі праекта наведвалі мемарыяльны комплекс «Урочышча Пяткі», Спас-Ефрасіньевскі манастыр, Полацкае каліцкае вучылішча, Музей гісторыі архітэктуры Садыскага сабора. Запланаванай для моладзі стала экскурсія па Полацкім дзяржаўным універсітэце імя Е. Полацкай, дзе школьнікі канціт пагаварыць з Механічнай галавой, а таксама замкніць арганіям музыкі ў полацкай Сафіі.

За 15 дзён плануецца прадыдэць 10 тысяч кіламетраў. Завершыцца падарожжа 3 ліпеня ў Мінску.

Маргарыта УШКЕВІЧ, Аляксандра ГВОЗДЗЕВА.

«Апраўдаць немагчыма»

22 чэрвеня кіраўніцтва Мінскаблыканкама ўсклала кветкі на мемарыяльным комплексе «Хатынь».

Усюму свету вядома трагедыя беларускай вёскі, якая стала сімвалам нацыскага тэару і болю ў сэрцах мільёнаў людзей. Хатынь — гэта тое месца, дзе разумееш, што такога вайны, тое месца, куды траба прыходзіць па закліку сэрца — падыдзіць з журнісцкага старшыні Мінскага аблыканкама выканаўчага камітэта Аляксандра ТУРЧЫНА.

Вайна — гэта не толькі бітва на полі бою, але і вялікі боль, трагедыя простых людзей».

Спадзечнасць на лёгкую перамогу, вораг у 1941 годзе прылічыўся. З першых хвілін вайны на ўсё франтах завязалася жорстка барацьба. Да смерці сталі пагранічнікі, змагаючыся ў поўным ажурванні, да апошняга біўся гарнізон Брэсцкай крэпасці. Акупавана-дзёны крэпасці гарта пад нагамі заахоніцаў. Руіны стралялі ў вогонь. Такага масавага партызанскага руху, як у нашай краіне, ішчэ не ведала гісторыя чалавечтва.

«Розум чалавека можа апраўдаць розныя рчы, але апраўдаць тое, што адбылася ў Хатыні і не толькі ў ёй, немагчыма. Немагчыма апраўдаць і тое, як можна спальваць людзей, кідаць у калядзжы жывых дзяцей. Гэта не падвядзеца разузнаму тлумачэнню...» — падкрэсліў губернатар Міншчыны.

Мемарыяльны комплекс «Хатынь» — дніна паміці ўсё загінулым падчас Вялікай Айчынай вайны і сімвал несуджанага смутку беларускага народа, трагічных напамінаў пра жахі, якія творылі нацысты на гэтай зямлі. Гэта адзін з самых урахлівых мемарыялаў ва ўсёй Еўропе.

Да фатальнага дня 1943 года Хатынь была звычайнай мірнай беларускай вёскай, якая налічвала 26 двароў. Раніцай 22 сакавіка за 6 кіламетраў ад яе партызаны абстралялі нямецкую аўтакалоны. У пералачці загінулі нямецкі афіцэр. Неўзабаве пасля гэтага Хатынь ажуралі карнікі. Яны сады ў адрывы старых, жанчын, дзяцей, замкнулі і падпалілі. У агні загінулі 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей...


Губернатар ужо па кветкі да меманента «Непакораным чалавек» і Веча-гадына каля мемарыяла «Могілі вёска». Па традыцыі — хвіліна маўчання каля адзінчынці і падыкі пакаленню пераможцаў за свабодную краіну і мірнае неба над галавой.

«У гэты дзень я хацеў бы пакадаць самае галоўнае — міру. Сёння простыя людзі, з якімі я сустракаюся, кажуць: мір — гэта самае галоўнае. Усё астатняе мы можам зрабіць самі. Мір — гэта той стан, які трэба шукаць. З кожным годам гэтыя падзеі сыходзяць усё далей, прыходзяць новыя пакаленні, якія шмат чаго не ведаюць, на жал, ужо амаль няма каму ім расказаць пра тую падзеі. Але ёсць такія месцы, як Хатынь. Яны павіны ў душы кожнага чалавека абуджаць пачуці, каб прайшоў усведмаленне: любой цаной мір!» — заахоніў Аляксандр Турчына.

Трагедыя Хатыні і сённяшні ўзрост беларускай вёскі, які падзілім яе лёс, — урок для наступных пакаленняў. Дзякуючы ў тым ліку акаці паміці, мітыгам моладзь ведае пра генацыд беларускага народа ў гады вайны. Амаль кожны 10 хвілін у мемарыяльным комплексе «Хатынь» прыязджаюць машыны і аўтабусы. У бераспрыянай каляне — дзеці, падлеткі, людзі сярэдняга ўзросту, пажылыя. Ідучы цалом сям'ямі і паасобку. І так будзе да позняга веча. Беларусы памятае...

Даніл ХМЯЛЬНІЦКІ, Фота Кацярыны УРБАН.

Учора, 24 чэрвеня, старшыня Мінскага гардыскага выканаўчага камітэта Уладзімір КУХАРАЎ разам з міністрам замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сяргеем ЛАЎРОВым прынялі ўдзел у урачыстай цырымоніі ўскладненя кветкаў да маманента Перамогі.



Міністр замежных спраў Расійскай Федэрацыі Сяргей ЛАЎРОВ наведвае Мінск з двухдзённым афіцыйным візітам, які прымеркаваны да 82-й гадына ўстааунення дыпламатычных адносін паміж Расіяй і Беларуссю.

УРОК СТОЙКАСЦІ

Тысячы мінчан і гасцей сталіцы далучыліся да маштабнага мітыngu-рэквіему

21 чэрвеня ў мемарыяльным комплексе «Трасцянец» прайшло мерапрыемства, прысвечанае Дню паміці ахвяр Вялікай Айчынай вайны і генацыду беларускага народа.

«Сёння мы адзначаем 83-ю гадына ў пачатку Вялікай Айчынай вайны, — звярнуўся да ўдзельнікаў старшыня Мінскага гардыскага выканаўчага камітэта Уладзімір КУХАРАЎ. — Вайна, што паставіла перад выбарам жыцця і смерці цэлы народ. Народ, які прашаў, жыў і будоваў планы. Усё гэта ў адзін момант было перакраслена. Сёння мы з упушчэннясцю можам сказаць, што выбар быў зроблены і разумелы: калі не здолеем сябе абараніць, то асуджаны на пагібель. Таму што тая, хто прайшоў сюды, прайшлі з яеям матам знішчыць наш народ. І сёння мы знаходзімся на месцы, дзе былі забіты больш за 500 тысяч нашых суйчыннікаў. І такіх месцаў у нашай краіне няма. Але выбар быў зроблены. Траба аддаць належнае нашаму народу, які выстаяў».

Маштабны мітынг-рэквіем пачаўся з напаміну прысут-



УРОК СТОЙКАСЦІ

Тысячы мінчан і гасцей сталіцы далучыліся да маштабнага мітыngu-рэквіему

народ. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Праз лічынны дні беларусы будучы сьвяткаваць найвялікшае свята вызвалэння народа. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Праз лічынны дні беларусы будучы сьвяткаваць найвялікшае свята вызвалэння народа. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».



УРОК СТОЙКАСЦІ

Тысячы мінчан і гасцей сталіцы далучыліся да маштабнага мітыngu-рэквіему

народ. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Праз лічынны дні беларусы будучы сьвяткаваць найвялікшае свята вызвалэння народа. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Праз лічынны дні беларусы будучы сьвяткаваць найвялікшае свята вызвалэння народа. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Беларусою. Па традыцыі свой візіт кіраўнік МЗС пачаў з ускладненя вянка да маманента Перамогі.

Праграмай візіту, які павадылі ў прас-службу МЗС РФ, прадугледжана сустрачка з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнам. Акрамя таго, Сяргей ЛАЎРОВ сустранецца са старшымі членамі Савета Рэспублікі Наталіяй Канававай і Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ігарам Сяргенкам, а таксама прадыдэ перагаворы з беларускім калегам Сяргеем Алейнікам. Міністр замежных спраў дзюж краін разглядзіць шырокае кола актуальных пытаньняў двухбаковага супраціўлення і міжнароднага парадку дня, а таксама знешнепалітычны каар-

УРОК СТОЙКАСЦІ

Тысячы мінчан і гасцей сталіцы далучыліся да маштабнага мітыngu-рэквіему

дныцаў на шматбаковых пляцоўках. Асабліва ўвагу Сяргей ЛАЎРОВ уважэ да маманента Перамогі.

Праграмай візіту, які павадылі ў прас-службу МЗС РФ, прадугледжана сустрачка з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнам. Акрамя таго, Сяргей ЛАЎРОВ сустранецца са старшымі членамі Савета Рэспублікі Наталіяй Канававай і Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ігарам Сяргенкам, а таксама прадыдэ перагаворы з беларускім калегам Сяргеем Алейнікам. Міністр замежных спраў дзюж краін разглядзіць шырокае кола актуальных пытаньняў двухбаковага супраціўлення і міжнароднага парадку дня, а таксама знешнепалітычны каар-

дныцаў на шматбаковых пляцоўках. Асабліва ўвагу Сяргей ЛАЎРОВ уважэ да маманента Перамогі.

дныцаў на шматбаковых пляцоўках. Асабліва ўвагу Сяргей ЛАЎРОВ уважэ да маманента Перамогі.

УРОК СТОЙКАСЦІ

Тысячы мінчан і гасцей сталіцы далучыліся да маштабнага мітыngu-рэквіему

народ. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Праз лічынны дні беларусы будучы сьвяткаваць найвялікшае свята вызвалэння народа. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Праз лічынны дні беларусы будучы сьвяткаваць найвялікшае свята вызвалэння народа. Адкуль гэта звярнуе жаданне забываць? Мы пачылі, што тады вынішчылі фашызм наўжуды. На жал, гэта не так».

Даніл ХМЯЛЬНІЦКІ, Фота Віктара ДРАЧОВА.

Мы разам — Беларусь!



Краіна моцная рэгіёнамі: Мазырскі раён

Меркаванне

УСЕБАКОВАЕ РАЗВІЦЦЕ МАЗЫРШЧЫНЫ

Стаўка на моладзь, спорт і развіццё сацыяльнай інфраструктуры

Гарды, як і людзі, маюць свой твар, не падобны на іншыя. У кожнага сваю гісторыю, свой лёс. Мазырь — не выключэнне. Гэта адзін з буйных прамысловых цэнтраў Беларусі. Тут знаходзіцца найбуйнейшы ў нашай краіне порт на рацэ Прыпяць. Мазырь — цэнтр нафтапрапарэацыйнай прамысловасці з прадпрыемствамі хімічнай і нафтахімічнай галін, харчовай, дрэваапрацоўчай і машынабудавальнай прамысловасці. Мазырьшчына — унікальнае месца з багатай гісторыяй і выдатнай прыродай. Цяпер тут ідзе актыўная падрыхтоўка да вялікага важнага свята — Юбілея раёна. Пра гэта і многае іншае — у размове са старшынёй Мазырскага раённага выканаўчага камітэта Аленай ПАУЛЕЧКА.



Правядзенне такіх мерапрыемстваў дазваляе з'яднаць дзяцей. Пераканана, што жыццё зносіны паміж людзьмі нішто і ніколі не заменіць. Мы імкнемся выхоўваць у нашых дзяцях такую якасць, як шчыраць, узамаладтрымка, сабрэўства. Моладзь, у сваю чаргу, заўсёды запамінае такіх мерапрыемстваў. Калі мы аптымаем дзяцей, што больш за ўсё запамінаюць у адыходзім годзе, тая, хто ўдзельнічаў, адразу называюць «Зарніца». Яна згуртавае. Падлеткі працягваюць падтрымліваць адін аднаго, траніруюць ігравацца, чырыне, імкненне перамагчы, стаць адзінай камандай, а гэта вельмі важна.

Малады спецыяліст адчувае падтрымку, а гэта — вельмі важна. Дарэчы, замцавалнасьць маладых спецыялістаў па раёне складае 85 працэнтаў. Нашы хлопцы пасля атрымання адукацыі выконваюць свой свая абавязак — навукавую абарончы нашую краіну. Пры размеркаванні кіраўнікі аддзелаў, прадпрыемстваў вызначаюць у розныя ўстановы адукацыі. Там размаўляюць з выпускнікамі, расказваюць пра тое, што мы можам прапанаваць. Па стацыйнасці, 30 працэнтаў маладых спецыялістаў аддаюць перавагу арэніфуму жыллю, 70 працэнтаў імкнуча энчы кватэру. Мы кампенсуем выдаткі па пражыванні або даём інтэрнат блокавага тыпу. Перапалачаткова вызначаю, як чалавеку будзе зручна. Па прыбыцці маладых спецыялістаў браніруем жыллёвыя фонды, выкарыстоўваем дадатковыя ўмовы стымулявання.

Адпрацаваўшы, набрэйшыся вопыту, могадзі заакуцца ў нас, стараюцца сямі. У многіх сярэдні ўзрост жыхар 36 гадоў. У нас ёсць куды схадзіць. Вялікая колькасць кадра, спартыўны аб'ектаў, аб'ектаў гандлю, театр заўсёды чакаюць наведвальнікаў. Мы падтрымліваем ладрэй добрым узроўнем заробатнай платы, растраўраем маладзёў, стараемс чуч маладзёў і ствараць для іх найлепшыя ўмовы. Калі не ствараць умовы, то павярэе, нават пры вялікай зрапачце чалавеку будзе нецкава.

— Раскажыце, калі ласка, аб жыллёвым будаўніцтве. — Таме жытля ўдзялем вялікую ўвагу. У сярэднім за год будучаця каля 65—75 тысяч квадратных метраў жылля. Інфраструктура забудова ў нас дастаткова аб'ёмная. Сёння стараемс іці на ўлучыненне забудова горада, таму што ўся інфраструктура ўжо падаведена. Наша асноўная мэта — атрымаць якаснае і даступнае жыллё для нашых грамадзян. Сёлетэ ўзведзена тры жылля дамы па вуліцы Інтэрнацыянальнай каля дзяржаўнага гарадской бальніцы. Першыя павярхі маюць убудаваныя памывшкіны. Ёны прызначаны для гандлёвых аб'ектаў, аптэк, пунктаў выданы і іншых паслуг. На астатніх павярхах — 80 кватэр. Праграма па будаўніцтве вельмі насычаная. Мазырь прыраства маладымі мікрарэаінамі, актыўна будучаця жыллё ў сельскай місцовасці. Тым больш што крадыты на будаўніцтва сёння сталі больш даступныя. Так што тэмпы жыллёвага будаўніцтва змяняцца не плануем. Сёння ў Мазырьскім раёне пражывае 127 тысяч чалавек. Радуе, што атрымліваецца захаваць колькасць жыхароў. Вялікі масіў будзе ў мікрарэаіне № 11. Ужо распрацавана праектная дакументацыя. Будаўніцтва ідзе згодна з генеральным планам забудова горада Мазырь. На найбольшай 3,5 гадоў забяспечаны дзяржаўны дашкольнымі ўстановамі і школамі. У 2025 годзе прыойдзат па мікрарэаіне індывідуальны жылё забудова.

— Алена Фадарына, 17 ліпеня мазырян будуча святаваць 100-гадоўце за дня ўтварэння раёна. Як ідзе падрыхтоўка ў гэтым кірунку? Чо гарта чакаць? — Любое свята тэба сустракаць годна, з добрымі вынікамі творчымі і прафійнаымі калектывамі. Менавіта ад паўспраўдзенай працы, ад удасканалення, рую наперад залежыць тое, якія будыць вынікі. Сёлетэ нашы калектывы нацэлены на бага больш рэалізаваць інвестыцыйных праектаў, выкачыць капітальныя рамонтны, правесці мадэрнізацыю прадпрыемстваў і арганізацыі для таго, каб праца нашых мазырян стала лягчайшай і, вядома, павылічыць рост і заробатнай платы.

Юбілейную дату — 100-гадоўце Мазырьшчыны — сустракаем з годнымі вынікамі. У рэальным та сацыяльным паскораным развіццём сярод мазырян Мазырьшчына займае трэцюю пазыцыю як па выніках 2023 года, так і па выніках першага квартала бягучага года. Традыцыйна падчас свята будзе ўзнагароджана і абрана пяць ганаровых жыхароў Мазырскага раёна, якія сваімі прафійнаымі пасахамі, грамадскай дзейнасцю ўнеслі асабісты ўклад у развіццё раёна. Гэта важны этап для нашай Мазырьшчыны. Кандыдатуры вылучаюць калектывы, грамадскія аб'яднанні, партыі. Мы верым у тое, што людзі, якія не ўянагародзім, будуча працаваць жыць лепш, працягнуць годна выхоўваць маладое пакаленне на асабістым прыкладзе.

— У юбілейнага раёна мы запрашаем нашых ганаровых гасцяў, з якімі супрацоўнічам. Дарэчы, практычна 70 працэнтаў вырабленай прадукцыі ідзе на экспарт. Спядзяем, што нашы гасці з Расійскай Федэрацыі будуча разам з намі святаваць. У нас даволі шмат праектаў закладзена для рэалізацыі.

Чалавек можа сам па сабе быць унікальным, але калі не гуртаваць выкоп сябе людзей, нічога не атрымаецца. Так, напрыклад, адбываецца і ў футболе. Калі няма каманднай гульні, адзін чалавек не зможа прабегчы праз усё поле і забіць гол. Заўсёды павіна быць камандная і цікавая гульня. Так і тут мы робім акцэнт менавіта на камандную работу. Гэта важна не толькі ў «Зарніцы», але і ў прафійным навучанні, студэнцкіх атрадах, валантэрыстах. Усоды павіна быць камандная работа. Хтосці трохі мацнейшы, хтосці слабейшы. Тэба падтрымліваць адзін аднаго, дапамагаць, каб дасягнуць выдатных вынікаў.

— Раскажыце, калі ласка, як у Мазырьскім раёне арганізавана работа з моладзю? Што робіцца для таго, каб утрымаць маладых спецыялістаў? Якія сёння ствараюць умовы для развіцця і падтрымкі маладзёў? — Я заўсёды рабіла і працягваю рабіць стаўку на моладзь. Мы жывём у час новых ідэй, думак і перспектыв. Гэта ідзе ад моладзі. Вялікі вопыт сталых і новых, крэатыўных ідэй маладых даюць годныя вынікі ва ўсіх сферах.

Мы ўдзялем вялікую ўвагу падтрымцы моладзі. Больш за 80 працэнтаў раённага бюджэту ідзе на развіццё сацыяльнай сферы, сістэмы аховы здароўя. Дзякуючы нашаму заканадаўству і ўказам кіраўнікі дзяржавы дадзеныя кірункі выдатна рэалізаваўца.

— Штогод ў Мазырьскім раёне праводзіцца абласны этап рэспубліканскай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца». Наколькі важна правядзенне такіх мерапрыемстваў? У чым іх асноўная мэта? — У нашай краіне ваенна-патрыятычнае выхаванне выбудавана на найвышэйшым узроўні. Дзякуючы падтрымцы кіраўнікі дзяржавы, Міністэрствам адукацыі ў неўвучальны працэс больш ўведзена ваенна-патрыятычнае выхаванне. Так, сапраўды, правядзенне абласнога этапу ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца» на тэрыторыі Мазырскага раёна ўжо стала добрай традыцыяй. Нашы ўдзельнікі і арганізатары стараюцца адказаць падыходзіць да такіх мерапрыемстваў. Спачатку праводзім адбор унутры школы, потым — паміж школамі.

Толькі найлепшыя з найлепшых прыцягваюцца да ўдзелу ў абласным этапе.

Калі ўключаеш у дзяцей, абавязкова атрымаеш аддачу. Я заўсёды на сустрачак з моладзю кажу: «Верце ў сябе, вы сябе рэалізуеце. Калі ў вас нешта не атрымаецца сёння, то атрымаецца заўтра. Нельга апусціць рукі. Тэба іці да мэты».

Мы замаруэем за маладымі спецыялістамі настайкаў. Настайкі дзеньця з маладымі сваім вопытам, навывамі, падыходамі.

— Я заўсёды рабіла і працягваю рабіць стаўку на моладзь. Мы жывём у час новых ідэй, думак і перспектыв. Гэта ідзе ад моладзі. Вялікі вопыт сталых і новых, крэатыўных ідэй маладых даюць годныя вынікі ва ўсіх сферах.

Мы ўдзялем вялікую ўвагу падтрымцы моладзі. Больш за 80 працэнтаў раённага бюджэту ідзе на развіццё сацыяльнай сферы, сістэмы аховы здароўя. Дзякуючы нашаму заканадаўству і ўказам кіраўнікі дзяржавы дадзеныя кірункі выдатна рэалізаваўца.

Спорт

Тут рыхтуюць чэмпіёнаў

Здароваму ладу жыцця і развіццю спорту ў Мазырьскім раёне ўдзяляецца вялікая ўвага. Будучы професійным спартсменам рыхтуе ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 2 Мазырскага раёна». У ёй рыхтуюць спартсменам па васьмі відам спорту: спартыўнай акрабатыцы, боксу, дзюдо, вольнай барацьбе, цяжкай атлетыцы, шахматы, лёгкай атлетыцы і плаванне. Тут навукавацца 501 дзіця. Працуе 66 навуковых груп.



Аддзяленне бокса ўстанова СДЮШАР № 2 Мазырскага раёна.

«Асноўны кірунак дзейнасці ўстановы — падрыхтоўка спартыўнага рэзерву і спартсменам высокага класа. Установа валодае высокакваліфікаваным трэнерска-выкладчыцкім складам, спецыялістамі і рабочымі, — паведамаў дырэктар СДЮШАР № 2 Мазырскага раёна Алег МАЛАШЧАНКА. — Дзеці прыходзяць да нас з добрым настроем і энтузіязмам. Калі шчыра, ад іх адбою няма. Амаль усе нашы аддзяленні перапоўнены. Выхаванцы цягнуцца да нашых трэнераў, таму што апошня — фанаты сваёй справы».



Групы па навучанні плаванню вучняў установа адукацыі.

Такім чынам, фізічная культура і спорт трывала занялі свае пазіцыі ў жыцці тысяч мазырян. Дзякуючы першаму паводкам спартсменам на розных спартыўных, з'яўляюцца спартыўны збудаванні для заняткаў і траніровак моладзі Мазырскага раёна усё больш выбірае спорт і здаровае ладу жыцця. А ў гэтым заўсёды можна знайсці падтрымку ў высокакваліфікаваным трэнерска-выкладчыцкаму складу ўстановы «Спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву № 2 Мазырскага раёна».

быў удзельнікам чэмпіянату Еўропы ў Арменіі, а таксама спарборначу ў ІІ Гульнях краіны СНД. Быць удзельнікам такіх мерапрыемстваў — гэта ўжо вялікі вынік», — зазначыў Алег Малашчанка.

«На базе нашай установы арганізаваны летні спартыўна-аздараўленчы лагер, — адзначыла намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці Людміла БУРАКЕВІЧ. — Сёння ў ім 269 выхаванцаў. Для дзяцей арганізавана трохразовае харчаванне. Яны наведваюць кінастудыі, актыўна ўдзельнічаюць у культурна-масава-мэрапрыемствах».

Па словах дырэктара, акрамя сілы, спрытнасці і вынослівасці тут выхоўваюць дысцыпліну, прыстойнасць, павагу адзін да аднаго, да трэнераў, да тэхніцарану і да навакольных.

На слыху

МУЗЫКА АД ЧЫСТАГА СЭРЦА

Калектыв народнага ансамбля народнай музыкі «Радуніца» вядомы ў Беларусі і за яе межамі. Запалам, аптызізм, націўнасцю і тэстатэ яны лёгка зааўважваюць сябе ў сэрцы. І робіцца гэта ўжо больш за 30 гадоў! Безумоўна, за гэтыя гады склад ансамбля мяняўся. Але адно застаецца нязменным — імкненне пасяць зерне дабрні, душэўнасці і любові ў сэрцы слухачоў, незалежна ад узросту, стаяў, веравання і жыццёвых прырытэатаў. Дабро тэба ўсім. І веру ў найлепшае і светлую будучыню. Менавіта там расце колькасць узнгарод на паліцах у кабінце кіраўніка ансамбля Мікалая Тураўца і глыбокая ўпэўненасць, што ўсё нездарма.



Народны ансамбль народнай музыкі «Радуніца».

«Народнаму ансамблю народнай музыкі «Радуніца» Козенскага Дома культуры сельэта Паўдуніца 35 гадоў, — расказвае нязменны кіраўнік ансамбля Мікалай ТУРАВЕЦ. — Мы аднавілі і робіцца гэта ўжо больш за 30 гадоў у нашым калектыве пабылава больш за 80 чалавек. Многія вырапілі, пасля стварылі свае калектывы, сталі педагогамі і добрымі людзьмі. Мой сын Юрыя члээр — арыстэ Беларусі каля дзяржаўнага ансамбля «Песняры». Ужо каля дванаціцца гадоў працуе там на ударных інструментах. Я ганарусі ім, бо «Песняры» — гэта наша аблічча, эталон, гонар краіны. Мне, як для бацькі і кіраўніка, вельмі прыемна,

што музыкальная традыцыя ў нашай сямі працягваецца. Старэйшы сын Павел кіруе рок-групай «Адраджэнне» ў Козенскім Доме культуры. Гэты тры некалькі гадоў таму прадстаіў нашы краіну на міжнародным фестывалі ў Калінінградзе. Дарэчы, гэта была адная група ад нашай краіны. Мая жонка Зінада працуе разам са мной у «Радуніцы». Яна таленавітая арыстка нашага ансамбля», — адзначыў Мікалай Туравец.



Кіраўнік калектыву Мікалай ТУРАВЕЦ іграе на бандэ.

Аднойчы Мікалаю Тураўцу паспачінацца аказваць дапамогу ансамблю «Песняры». «Пры запісе фанатрам неабходна было прапісаць бані. У жніўні мінулага года адзначалі 85 гадоў з дня нараджэння Ігара Лучанка. Тады мне зноў паспачінацца паўдзельнічаць у складзе ансамбля «Песняры». Гэта было вельмі прыемна і хваляюча, таму што быць удзельнікам легенды, — хай мы і сямі прайшлі немалы шлях, — заўсёды вельмі ганарова», — дадаў Мікалай Туравец.

Іх пісаць. Усё самае цікавае і творчае наперадзе, бо душой мы маладыя», — дадаў кіраўнік ансамбля.

На канцэрты «Радуніцы» сёння прыходзяць людзі рознага ўзросту. «Калі яны радуюцца, для нас гэта вялікая шчасце. Бо ні за які грошы не купіш такую шчырыя эмоцыі. Наша музыка жывая, мы робім не ад чыстага сэрца. Калі доршы чашчыню сябе людзям, заўсёды адчуваеш аддачу. Дзеля гэтага вартэ працаваць, нешта ствараць і адкрываць. Гледчыя хвацяць за нашы канцэрты, наша духоўная палітра пазыўна ўплывае на іх. Нам усім патрэбны мір, згода, каб усё было добра», — падагуляў Мікалай Туравец.

Сёлетэ кіраўнік ансамбля «Радуніца» выступіў у прамым эфіры на Гомельскай тэлебачанні. Ён прапанаваў увесці новае свята — Дзень гарманіста. «Гэта вельмі і вельмі важна! Бо някажэ вярсленне не праходзіць без гарманіста. А сам гарманіст, міх інымым, ужо 200 гадоў жыве ў нашай краіне», — дадаў Мікалай Туравец.

Данііл ХМЯЛЬНІЦКІ, Фота Лізаветы ГОЛАД.

Добрая навіна

«Лясная казка» Мазырскага Палесся

Дашкольная ўстанова «Дзіцячы сад № 42 г. Мазыра» ўнікальная. Будынак, у якім размяшчаецца дзіцячы садок, цяпер перажывае ўжо трэцяе пераўзасабленне. У 1983 годзе тут была вайсковая часць. Пасля яе расфарміравання гэтае месца некаторы час пуставала. У канцы 1990-х судзі заехаў студэнт Мазырскага педагагічнага ўніверсітэта. Пасля, у выніку рэканструкцыі, будынак ператварыўся ў дашкольную ўстанову. Цяпер, глядзячы на яркія сцены, дзіцячыя дваровыя пляцоўкі, складана ўявіць, што задулалася ўсё іншаму. Але гэта сведчыць аб тым, што розныя спецыялісты працавалі на славу.

«Дашкольная ўстанова была ўведзена ў эксплуатацыю 25 жніўня 2023 года. Дзіцячы садок разлічаны на 18 груп і 280 выхаванцаў. Сёння ў нас 11 груп і 170 выхаванцаў. У верасні плануецца адкрыццё яшчэ шасці груп, — распавядала загадчыца ДВА «Дзіцячы сад № 42 г. Мазыра» Юягенія ПАНАСІК. — Дзіцячы садок абсталяваны ўсім неабходным для паўнавартаснага развіцця выхаванцаў. Таксама тут арганізавана чатырохразовае харчаванне».

У дзіцячым садку створаны пяць груп на фарміраванні асноў грамадзянска-патрыятычнага выхавання ў дзяцей дашкольнага ўзросту. У ім прадстаўлены аўтэнтычны беларускія вытворчасці са сломы і гліны. Таксама тут ёсць і лялькі, якія былі вышты педагогамі дашкольнай установы. Кожная лялька ўста-

сць адна з вобласцей нашай краіны, нацыянальнай касцюмы і ўзоры. Рукамі педагогаў зроблена мініяцюраная інсталяцыя мемарыяльнага комплексу «Курган Славы». Ёсць у садку і пакой для развіцця беларускага маўлення і азнамлення з наваколным светам. А кожны чацвер ва ўстанове беларускамоўны.

«На жаль, сёння выявілася, какавае значэнне ў забеспячэнні ў розніцы і папулярызацыі мовы. У дашкольнай установе абсталяваны кабінет дэфектолага. У ім праводзяцца як індывидуальныя, так і групавыя заняткі з дзецьмі. Кожны кабінет абсталяваны сучаснымі сродкамі навучання, якія патрэбны для якаснай работы», — адзначыла Юягенія Панасік.

Па яе словах, спартыўны абсталяваны дашкольнай уста-



Выхаванцы сярэдняй групы №14 з карысцю праводзяць вольны час.

нова забяспечана на 100 працэнтаў. У дзіцячым садку ёсць сучасная гімнастычная зала і зала для лясной фізічнай культуры. Створана безбар'ернае асяроддзе. На кожным паверсе працуюць санеаўто, прадугледжаны для асоб з абмежаванымі магчымасцямі.

Асабліва ўвагу ўдзялялі пэдагогамі ўладкавалі зону для вывучэння правілаў даброжнага руху. Адным словам,

сумаваць выхаванцам не будзе калі. Бяспецы дзяцей — вялікая ўвага надаецца. На тэрыторыі дзіцячага садка размяшчаны 64 камеры відэаназірання. Таксама тут адшчытаюцца касцюмы для культуры масавых мерапрыемстваў, ажыццяўляюць рамонт паспелайна блізыны.

«У мікраравіне «Маладзёжны» будуюцца дамы для шматдзетных сем'яў, якія маюць патрэ-



Загадчыца дзіцячага сада №42 Юягенія ПАНАСІК.



Дзяўчыня Варвара і Дзіма дапамагаюць накрываць сталы на паўдзень.

бу ў забяспечаным дзіцячым садком. Мы рады кожнаму выхаванцу, і вельмі прыемна, што з'явіліся ў нашай групы з добрым настроем. Працягваем набор дзяцей у дзіцячы садок. Для зручнасці перамяшчэння дзяцей з парусіненнем функцыянальнага рухальнага апарату ўстаноўлены ліфты. У нашым садку ёсць усе таксама для разнабаковага развіцця выхаванцаў: камп'ютарны клас, студыя выяўленчага мастацтва, пакой для дзіцячых творчасці, прастаная і сучасная музычная зала, кабінет педагога-псіхолога», — дадала Юягенія Панасік.

Тэрыторыя установы шматкам добрааўрадкаваная. Тут размяшчана 18 гукавых наваем і сучасным вучэльным абсталяваннем, а таксама баскетбольна-пляцоўка.

«У гэты дзіцячы садок было ўкладзена вельмі шмат», — распавяла начальніца аддзела адукацыі Мазырскага раённага канца Ларыса ПАПКОВА. — Мы атрымаем каласальна падтрымку ад старэйшых



Начальніца аддзела адукацыі Мазырскага раённага канца Ларыса ПАПКОВА.

Мазырскага раённага канца Алены Федаруны. Гэта чалавек, які ўсё разумее. Яна ведае ўсё нашыя праблемы. Да Алены Федаруны заўсёды можна прыйсці параіцца, атрымаць падтрымку.

Дарчы, для пэўнага дапамогі, для вучэння пераможцаў заключнага этапу

республіканскай алімпіяды, міжнародных творчых конкурсаў арганізоўваюцца вылета ступенды і прымкі ад кіравання раёна. Падтрымка ад райвыканкама адчуваецца ва ўсім: і ў падрыхтоўцы ўстановы адукацыі да новага навучнага года, і абсталявання падтрымка педагогаў, вучэння і бацькоў».

На слыху

ПАЛЕСКАЯ ЗОРАЧКА — САПРАЎДНАЯ ШКОЛА ЖЫЦЦЯ

Дзіцяча-юнацкі ансамбль народнага эстраднага танца «Палеская зорачка» больш чым 35 гадоў займаецца прафесійнай харэаграфіяй, з'яўляецца лаўрэатам і гран-прызерам шматлікіх міжнародных фестываляў Расіі, Украіны, Германіі, Швейцарыі, Балгарыі, Румыніі, Польшчы, Японіі, Італіі і іншых краін. Таксама ансамбль стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі БРСМ, і гэта — вынік вельмінай працы, мноства канцэртаў у Чарнобыльскім раёне, значных канцэртаў у Мінску і па ўсёй краіне. Ансамбль «Палеская зорачка» стаў чэмпіёнам свету, атрымаў тры залатыя медалі і адзін медаль фіналіста на сусветным чэмпіянаце выканальніцкага мастацтва (Галівуд, Лос-Анжэлес, ЗША). І гэта толькі маленькая гісторыя вялікага ансамбля, у якім займаюцца дзеці ад чатырох гадоў і да студэнцкага ўзросту.



Падчас рэпетыцыі.



Мастацкі кіравнік Алена РУДЗІНКА разам са сваімі выхаванцамі.

«У нашым калектыве мы прывітаем дзецім патрыятам — спраўдзенаю любоўю да сваёй Радзіны», — раскажа мастацкі кіравнік дзіцяча-юнацкага ансамбля народнага эстраднага танца «Палеская зорачка» Алена РУДЗІНКА. — Плённая работа з дзецьмі спраўдзіць прыносіць вялікія вынікі. Акрамя гэтага, нашы дзеці добра паспяваюць у школе, правільна

распадарваюцца сваім часам. Дысцыпліна ў нас заўсёды на першым месцы. Вучым дзяцей быць лідарамі ва ўсім, вучым імкнення да дасканаласці. Дзецім падабаецца працаваць з намі, шмат хто ў далейшым звязвае жыццё з культурай і мастацтвам.

Галоўная задача ансамбля — выхаванне з дапамогай музыкі, песні і танца дзіцяці як асобы —

свабоднай, разважлівай. Трапішы ў гэты дзіўны свет творчасці, дзеці спаўнаюцца мастацтва танца, музыкі, спеву, развіваюць круггляд і духоўны свет і пазней, паслагушы, захаваюцца ўсё жыццё атрымаць тут вядзі і любоў да мастацтва. «Вядома, гэта каласальная работа. Шмат укладваем у нашых дзяцей. Яны з годнасцю прадстаўляюць культуру нашай краіны на міжнароднай

Актуаліі

Гонар раёна – юныя праграмісты

Сістэма адукацыі Мазырскага раёна па правае лічыцца адной з найлепшых. Усё гэта — дзякуючы падтрымцы кіравніцтва ў гэтай сферы. Так, у 2011 годзе ў Мазыры вядзе адлік сваёй гісторыі дзяржаўная ўстанова адукацыі «Цэнтр юных пахарных». Тут рыхтуюць спецыялістаў розных профіляў, аднак асабліва ўвага — менавіта спартыўнаму праграмаванню.

Гурток спартыўнага праграмавання «Цэнтр юных пахарных» Мазыра займаецца са школьнікамі 6–11 класаў. Тут рыхтуюць удзельнікаў спартыўнага і інфарматычнага. «Спартыўнае праграмаванне, пахарна-рагавальны спорт — вось асноўныя кірункі нашай работы», — распавяў дырэктар ДВА «Цэнтр юных пахарных» Аляксандр БАРАВІК. — Мы займаемся з дзецьмі, пачына-



Педагог дадатковай адукацыі ДВА «Цэнтр юных пахарных горада Мазыра» Аляксей БАРУНОЎ.

ючы з шостага класа. Спрабавалі працаваць з дзецьмі рознага ўзросту, але прыйшлі да высновы, што аптымальны варыянт — шосты клас. Маладзёжы яшчэ не гатовыя.

«Сёння спартыўнае праграмаванне карыстаецца попытам і многіх краінах. Гэта кірунак у адукацыі, род спартыўнага праграмавання вельмі цікавы і рэалізацыя іх на прадстаўляюць у розных мовах праграмавання за адвядзены час, — адзначыў педагог дадатковай адукацыі ДВА «Цэнтр юных пахарных г. Мазыра» Аляксей БАРУНОЎ. — Удзельнікі працуюць на пэўных заданні напісанні праграм. Напрыклад, апраца-

ваць вліч аб'ём даных за кароткі тэрмін».

Дарчы, Аляксей Вялічэнніч Баруноў з'яўляецца адным з трох членаў раённай каманды школьнікаў і адным з двух абласных трэнераў каманды школьнікаў па вучэбным праграмаванні «Інфарматыка», — ганарыцца Аляксей Баруноў.

Па яго словах, праграмаванню можа навучыцца кожны. Але, калі ў чалавека ёсць схільнасць да логікі, да дакладных навук, яму будзе значна лягчэй. Вельмі важная і матывацыя — перамога на спартыўных падтрымка і прызнанне башчой і настайнікаў. Галоўнае — гэта асабіста зацікаўленасць, працавітасць і жаданне развівацца і рухацца толькі наперад. А дэталі — больш не цікава».



Вос з такімі цацкамі-галімамі дзеці «вэйр'вэйр» — спартыўны.

Удзельнікі гуртка спартыўнага праграмавання вельмі цікава афармляюць і структуру даных. Зразумела, спачатку вучыцца сама мову праграмавання С++.

Па словах Аляксея Барунова, яна дазваляе напісаць набылі шматлікіх і канкурэнтна кароткі код.

«Дзеці працуюць на прышыце дыферэнцыраванай катэгорыі навуцы. Ёсць падручнік з тэмамі і самастойнымі заданнямі, якія дазваляюць рашыць. Толькі пасля правільнага рашэння вучань можа перайсці да наступнага тэмы. Як права, на працягу першага года школьнікі вучаюцца мову праграмавання дастатковым узроўню, каб пачаць удзельнічаць у розных спартыўных на інфарматыцы. Спачатку ім прапануецца апрацаваць сабе ў трэнераваных спартыўных.

Пасля — раўняныя этапы роспубліканскай алімпіяды. Тут дзеці могуць перамагчы, звычайна гэта і першы сур'язны алімпіяды. Акрамя республіканскай алімпіяды нашы вучні удзельнічаюць і ў іншых алімпіяды, у

Надзённае

«Зарніца» на беразе Прыпяці

На Мазырскае надзеены старт ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца». Адкрыццё абласнога этапу адбылося на базе дзіцячага развіццёва-адукацыйнага цэнтру «Сідзельнік» у г. Мазыры. У лютым праводзіцца адзін з асноўных этапаў гульні «Сідзельнік». Тут за званне найлепшага спраўдзіцца 100 удзельнікаў з розных раёнаў Гомельскай вобласці.

«Дзіцячы развіццёва-адукацыйны цэнтр «Сідзельнік» працуе круглы год, — адзначыла дырэктар КУП ДРАЦ «Сідзельнік» Наталія ГРЫШКО. — У лютым праводзіцца адзін з асноўных этапаў гульні «Сідзельнік». Тут за званне найлепшага спраўдзіцца 100 удзельнікаў з розных раёнаў Гомельскай вобласці.



Атрад «Максімум» разам з намеснікам старэйшых Мазырскага раённага канца Феліксам ГАЛЮКОМ, дырэктарам КУП «ДРАЦ «Сідзельнік» Наталіяй ГРЫШКО і намеснікам дырэктара Валіяцінай НАВУМЕНКА.

Для іх забяспечана правадзенне вольнага часу, арганізавана шасціразовае абсаласанае харчаванне і, вядома, прахаванне.

«Сёлет на базе дзіцячага развіццёва-адукацыйнага цэнтру «Сідзельнік» праводзіцца абласны этап республіканскай гульні «Зарніца». З дзецьмі праводзіцца розныя конкурсныя мерапрыемствы. Удзельнікі прыязвалі ў палатанчым гардуку, які размяшчаны на беразе Прыпяці. У «Зарніцы» прымаў удзел 10 каманд з усяго Гомельскай вобласці. Найлепшая каманда вобласці прадставіла Гомельшчыну на республіканскім этапе», — падагуляла Наталія Грышко.

У дзеньі сапраўды насычаных дні. Кожная раўня пачынаецца з зарды, завяршаецца дзень дыскаўтаж кала гоўніца. 12 чэрвеня адрываецца ўрачыстае закрыццё «Зарніцы», будуч падвядзены вынікі дзевяці конкурсных дзён.

«У першы ж дзень рассталілі палаткі. І хоць нам крыху дапамагалі, у асноўным справіліся самі, — распавяла ўдзельніца республіканскай ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца» Анастасія ФЕДЗІНА. — Пасля арганізавалі турыстычны выезд, з намі праводзілі шмат заняткаў па травой падтрымцы. У вольны час разведвалі вогнішчы, спевалі песні. Мне тут вельмі падабаецца, эмоцыі цудоўныя, вялікі дзякуючы настайнікам, дырэктару, заўважам за ўсё тое, што яны робяць для нас».

«Зарніца» ў фармаце дзевяцідзённага палатанчанага лагера існуе ў Гомельскай вобласці

з 2010 года. «Ужо 14 гадоў запар кожны прыязджаюць дзеці і спартыўнае памі сабой, — адзначыў начальнік лагера Дзімітрый СТАГНАЧОЎ. — Спачатку праводзілі папярэдні завоны нядор. Дзіцячым і хлопцы дасылалі відэа, дзе яны маршыруюць, спяваюць песні. На падставе гэтага відэа мы адбіралі дзесяць каманд, якія і прыехалі на вочны этап гульні».

Па словах начальніка лагера, «Зарніца» — гэта заўсёды дзевяць дзён. Першы дзень — заезд, другі — урачыстае адкрыццё. Далей па праграме ідуць розныя мерапрыемствы. Кожны дзень падзелены на дзве паловы. У першую палову мерапрыемствы больш актыўныя, у другую — спакойныя, тэатрычныя. Культнашыя гульні стаць вялікай вяртэўкай гульні на месцаваці. Асабліва яе, плыні і канкрэтыя этапы трымаюць у сябе да самага апошняга моманту, дзеці і педагогі даведваліся аб вей толькі ў дзень правядзення.

«Прыяма бачыць, што ў гэтым годзе прадстаўлены маленькія раёны. Сярод іх — Жыткавічы, Чэзарскі, Добрушскі і іншыя. У цяжкім коды прыязджаюць дзеці з усяго Гомельскай вобласці. Мазырскаму сёлетам прадстаўляе сяродня школа № 14», — дадала Дзімітрый Станчэна.

Башчкі малых могуць не перажываць. Лагер абсталяваны непрымакальнымі палаткамі. Дзеці камфартна, ва ўсё ёсць спальныя мяшкі. Арганізавана харчаванне ў сталовай «Сідзельніку». Цэнтр аснашчаны душавымі пакоямі.



Падчас праходжання паласы пераход.



Палатачны лагера на беразе Прыпяці. Данііл ХМЯЛІНЦКІ, Алена ДАУЖАНОК. Фота Лізаветы ГОЛАД.

УНП 400836117

НОВЫМ ДАМАМ БЫЦЬ!

На Мазырскім домабудаўнічым камбінаце штогод распрацоўваюцца сучасныя праекты



ОАО «МАЗЫРСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Адкрытае акцыянернае таварыства «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» было створана на базе Мазырскага заводу бытапазнавальнага домабудаўніцтва, уведзенага ў эксплуатацыю ў 1987 годзе з мэтай выпуску вырабаў для будаўніцтва жылых дамоў серыі «90-я» і некамплектных зборных жалезабетонных і бетонных вырабаў для добраўпарадкавання і ўзвядзення нулявых цыклаў. Сёння ААТ «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» з'яўляецца перадавым прадпрыемствам у галіне будаўніцтва жылых дамоў у Гомельскай вобласці.



Генеральны дырэктар Людміла МАШКОВА.

МАЛАДОСЦЬ — ГЭТА СІЛА, ЗДРАОУЕ, ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ

Разам з філіялам прадпрыемства ў Хойніках агульнае колькасць супрацоўнікаў складае каля 830 чалавек. Сярод іх — і маладыя спецыялісты. «Дарчы, сяродні ўзрост нашага супрацоўніка складае не больш за 40 гадоў. І гэта вельмі добра, бо маладосць — гэта сіла, здароўе, прадукцыйнасць. Сяродня заробатная плата складае 2340 рублёў. Па калектыўным дагаворы прадугледжаны прэміі і грашовыя надбавкі. Прэмія выплачваецца за дасягненне пэўных паказчыкаў. На працягу года мы выканалі ўсе неабходныя паказчыкі, таму атрымалі прэмію ў 100-працэнтным памеры.

У студэнці на прадпрыемстве быў прыняты новы калектыўны дагавор,



Электрагазаваршчый арматурага цэху Сяргей СКРЫГАЛОУСКІ падчас работы.

ца, у нас добры калектыў. А пачынаўся я з цэху заводу, працавала кантраляром, потым майстрам, а ў 2011 годзе перайшла ў вытворчы аддзел. Разам са мной тут працуюць восем чалавек. Заклучаем самыя розныя дагаворы, вядзем будаўніцтва аб'ектаў, праектныя дакументы, працэнтуючы, іспанне ўсіх матэрыялаў, што закладзены ў канструктыўныя вырабы. Таксама правяраем нормы, працуем з праграмамі».

Яшчэ адзін вопытны супрацоўнік, які карыстаецца аўтарытэтам, — начальнік арматурага цэху Анатоль Аркадзевіч БАГДАНІК.

ВІТАЕМ, НОВЫ КІРАУЊК

«У Мазырскі домабудаўнічы камбінат я прыйшла ў 2013 годзе ў якасці начальніцы планавачага аддзела, — распавяла генеральны дырэктар ААТ «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» Людміла МАШКОВА. — Працавала на дэжурнай пасадзе да сённяшняга дня. Складана сказаць, чаму я прыняла рашэнне стаць кіраўніком. У першую чаргу мне хочацца дзейнічаць на карысць роднага прадпрыемства. Тое, што стварыў Аляксандр Аляксандравіч Собалеў, трэба захаваць і развіваць. Каманда, якая была створана пад яго кіраўніцтвам, стала каля самых вытокаў нашага прадпрыемства. Гаворка ідзе пра прафесіяналізм сваёй справы: намеснік генеральнага дырэктара па вытворчасці Іван ЛЕБЕДЭВА, галоўнага інжынера Пятра БАНЧУКА і іншых. Яны заўсёды ішлі рука аб руку з нашым Аляксандрам Аляксандравічам, разам з ім праводзілі мадэрнізацыю, усавабілі свае творчыя ідэі ў жыццё».

На думку Людмілы Мікалаўны, у першую чаргу добры кіраўнік павінен быць прафесіяналам сваёй справы. «Ведаў людзей, сумленнасць, прыстойнасць — самыя галоўныя якасці добрага кіраўніка. Людзі заўсёды глядзяць на яго. І калі супрацоўнікі будучы дзень, то і вынікі абавязкова будучы дзень. Сёння людзі — самыя вялікі патэнцыял. Ад іх прафесіяналізму залежыць многае.

А кіраўнік павінен з такімі прафесійнымі работнікамі будзе станаўліцца лепшым», — адзначыла яна.

У новага кіраўніцы прадпрыемства даволі цікавая гісторыя. Медработнік, дарожнік, бухгалтар, эканаміст — кім толькі ў розны час не была Людміла Мікалаўна. Яна заўсёды марыла стаць настаўнікам, але лёс распарадзіўся пачынаць. «Я вучылася ў сярэдняй школе № 2 горада Мазыра. У гэтай жа школе вучыўся і наш шановны Аляксандр Аляксандравіч Собалеў. Пасля заканчэння школы стаў выбар прафесіі. Я вельмі хацела паступіць у наш педінстытут на фізіка-матэматычны факультэт, бо мне гэта вельмі падабалася. Але

так склаўся лёс, што скончыла Мазырскае медыцынскае вучылішча. Дарчы, медработнікам не працавала ні дня. Пасля заканчэння медвучылішча паступіла ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарту. Пасля працавала на «Мазырдрэз» ў якасці дыспетчара, затым эканаміста, вядучага эканаміста, галоўнага бухгалтара. Зразумела, што мне не хапала эканамічнай адукацыі, і паступіла ў БНТУ на спецыяльнасць «Бухгалтарскі ўлік». Калі прыйшла на ДСК, доўга прывыкала да новай справы, заўсёды прыслухоўвалася да Аляксандра Аляксандравіча, які ва ўсім падтрымліваў. Ён шмат зрабіў для майго прафесійнага станавлення і развіцця: сумесны ўдзел у нарадах, перагаворах, у тым ліку і за межамі Гомельскай вобласці. Мая работа не была папярова-кабінетнай, побач з ім я шмат чаму навучылася. Паведаў, яго школа бяспедна не праходзіць. Так што працэс генерацыі ідэй па-ранейшаму працягваецца, стаць на месцы нельга», — дадала Людміла Мікалаўна.



Намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай рабоце Яна СОБАЛЕВА.

які прадугледжвае новыя нормы для падтрымкі маладых спецыялістаў. Сюды ўваходзіць частковая кампенсацыя за арэнду жылля. На працягу першага года малады спецыялістам выплачваецца дзве базавыя штотысяч. «У нас ёсць катэгорыя спецыялістаў, якіх прывозяць у рады Узброеных Сіл. Для таго, каб пасля службы прыцягнуць маладога спецыяліста і замацаваць на нашым прадпрыемстве, мы прадугледжваем аднаразовае выплату ў памеры 20 базавых велічынь. Гэта прывялімі болей, і сёння мы робім вялікі крокі ў рэчы з маладымі спецыялістамі», — дадала Людміла Машкова.

Дарчы, у калектыўным дагаворы прадугледжаны і матэрыяльныя стымуляванні. Калі супрацоўнік прадпрыемства прымае ўдзел у розных мерапрыемствах горада, раёна, гэта заўсёды падтрымліваецца фінансаво. У цэлым, людзям актыўнасць тут заўсёды заахвочваецца.

На прадпрыемстве існуе свая дошка Гонару, абнаўленне якой адбываецца раз на два гады. «Сёння мы ёсць будзем абраць новых кандыдатаў. У нас ёсць палажэнне для размяшчэння на дошку Гонару. Тут улічваецца стаж працы на прадпрыемстве, пэўная кваліфікацыйная характарыстыка і прафесійны дасягненні. На дошку Гонару трапляюць таксама і нашы ганаровыя пенсінеры, якіх нават ужо не працуюць на прадпрыемстве. Але мы ўсё роўна памятаем пра іх і стараемся падтрымліваць. Не забываем пра людзей, якія выйшлі на заслужаны адпачынак. Падтрымліваем сувязь, запрашаем на прафесійныя і іншыя свята. Людзі чытаюць, арганізуюць канцэртную праграму, выплачваем матэрыяльныя стымуляванні. Робім усё, каб заахвочваць, аціняць і не забываць пра такую важную катэгорыю людзей», — акцэнтавала генеральны дырэктар.

Устаўлена ў эксплуатацыю сістэма адраснай паддачы бетону.

Адначасова з заменай абсталявання вырабляецца засвоенае выпуску новых відаў зборных жалезабетонных вырабаў.

На прадпрыемстве ўкаранёна і функцыянальная сістэма менеджменту якасці.

У мэтах атрымання прадукцыі, якая адпавядае патрабаванням і чаканням спажывача, на прадпрыемстве распрацаваны палітыка, мэта, праграма «Якасць», заснаваныя на аналізе патрабаванняў і чаканняў заказчыка. Укаранёна і функцыянальная сістэма менеджменту якасці.

Кантроль якасці прадукцыі, вытворчасці будаўніча-мантажных работ і гадзінніц разнабачных работ ажыццяўляецца акрэдытаванай будаўніча-выпрабавальнай лабараторыяй. Акрэдытацыя сістэмы якасці ў будаўніцтве — гэта афіцыйнае прызнанне тэхнічнай кампетэнцыі, незалежнасці і аб'ектыўнасці выпрабавальнай лабараторыі, што дае права ажыццяўляць кантроль выпрабаванняў будаўнічых матэрыялаў і вырабаў.

Сёння на ААТ «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» актыўна займаюцца абнаўленнем абсталявання. «Два гады таму набылі касетную устаноўку для вырабу ўнутраных сцэнавых панэляў. Летас набылі дзве пазавотныя сталы для вырабу сцэнавых панэляў. Плануем набыць касетную устаноўку для вырабу вентыляцыйных блокаў. Думаем, што да канца года ажыццявіць усё намячанае планы», — дадала Людміла Мікалаўна.



Калісціц іх працаваў у МНС, але пасля пайшоў на заслужаны пенсію. «У мяне будаўніча адукацыя, таму пасля выйшаў на пенсію і прыйшоў сюды. І вось ужо 15 гадоў, пачынаючы з 2008-га, настамна працую на родным прадпрыемстве. Спачатку быў звычайным майстрам, а праца паўгода — начальнік цэху. Арматурацы цэх забеспячэнне арматурнымі вырабамі фармавыя цэх. Тут мы вырабляем арматурныя

Арматурацы цэху Анатоль Аркадзевіч БАГДАНІК.



Начальнік арматурага цэху Анатоль БАГДАНІК.

НОВЫЯ ПРАЕКТЫ



Новыя дамы па вуліцы Гагарына, у якіх першыя паверхі адведзены пад гандлёвыя памяшканні.



Дамы ў чаргавым мікрараёне па вуліцы Кенка.

ААТ «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» вядзе адлік сваёй гісторыі з 1987 года. «Гэта, з аднаго боку, немалы тэрмін, але з другога — прадпрыемства даволі маладое і перспектыўнае. Сёння яно накіравана на будаўніцтва жылых дамоў серыі «90-я». Гэтую серыю актывна мадэрнізуюць. Сёння на прадпрыемстве распрацавана сем тыпавых праектаў. Калі наш домабудаўнічы камбінат пачаў сваю дзейнасць з аднаго праекта, то сёння ў нашым арсенале і паціпаважарыя, і дзевяціпажарыя, і адзінаццаціпажарыя, і вуглявыя, і дзевяцінаццаціпажарыя жыллыя дамы. Наша сучасная мердыянальная блок-секцыя прадугледжвае адну секцыю на дзесяць кватэр. Праекты розныя, і мы не стайм на месцы. Кватэры толькі наперад. Працуем і будзем і таўнахуся, і малапажарную забудову, але больш за ўсё, вядома, спецыялізуемся на шматкватэрных жылых дамах», — дадала генеральны дырэктар.

Першая прадукцыя заводу была выпущана ў снежні 1987 года. Асноўным відам дзейнасці ААТ «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» з'яўляецца вытворчасць зборных жалезабетонных вырабаў, вытворчасць будаўніча-мантажных работ. На прадпрыемстве пастаняна вядзецца распрацоўка новых відаў вырабаў.

Сёння тут актывна распрацоўваюцца новыя цікавыя праекты па будаўніцтве жылля. «Па



Фармоўшчык Сяргей ПАПОВІЧ закрывае касетную устаноўку.

новыя праекты ўжо пабудавалі пяць дамоў з убудаванымі памяшканнямі на першым паверсе. Прыябавіцца новага праекта ў тым, што калі раней пакупнік вывадзіў з жылфонду кватэру, то сёння яму гэтым займацца не трэба. Ён купляе гатовае ўбудаванае паміжканнае без афармлення ніжэй дадатковых дакументаў. Застаецца толькі зрабіць рэмонт, завесці мэбля і прыступіць да ажыццяўлення сваёй дзейнасці. Па гэтым праекце мы ўжо ўвёлі два дамы па вуліцы Гагарына, яшчэ тры такія дамы сёння будуюцца на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Мы не здымаем з сябе адказнасці, абавязаны прааналізаваць усё дэталі будаўнічага працэсу, каб наша жылё было камфортным і ўтульным. Таму будзем працаваць на павышэнне якасці работ, дамагаючыся новых перамог і дасягненняў», — кажа Людміла Мікалаўна.

Геаграфія будаўніцтва прадпрыемства сёння выходзіць далёка за межы Мазыра. «Мы працуем па Гомельскай, Магілёўскай і Мінскай абласцях. Таксама ў гарадах Расійскай Федэрацыі. Удзяльна вага нашага эксперта, гэта значыць будаўніцтва жылля за межамі Рэспублікі Беларусь, складае каля 20 працэнтаў. Сёння ў горадзе Курчаве Курскай вобласці будуюць 100-кватэрныя мердыянальныя жыллы дамы. У Калусе будуюць 19-кватэрныя жыллы дамы, падпісалі дагавор аб будаўніцтве яшчэ аднаго такога ж дома. Надаў-

на заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве з новым контрагентам у Курску на перспектыву будаўніцтва жылых дамоў да 2029 года», — падзяляліся генеральны дырэктар.

У мальных населеных пунктах, такіх як Хойнікі, Брані, супрацоўнікі прадпрыемства будуюць, як правіла, паціпаважарыя жыллыя дамы. «Ва ўсіх астатніх выпадках ажыццяўляем самыя розныя праекты. Так, напрыклад, наш праект мердыянальнай блок-секцыі, дзе 10 кватэр на адным паверсе, карыстаецца асаблівай папулярнасцю ў Расійскай Федэрацыі. Вуглявая блок-секцыя прадугледжвае шэсць кватэр на адным паверсе. Даданы праект вельмі прывабны і за сваёй плошчы. Калі сярэдняя плошча аднапакатэрнай кватэры дасягае 40-42 квадратныя метры, то ў двухпакатэрнай кватэры плошча вар'іруецца ад 56 да 85 квадратных метраў. Такі варыянт падыходзіць для розных катэгорыяў пакупнікоў. Дарчы, мы стараемся рабіць праекты разнастайнымі, каб задаволены попыт любога пакупніка. Пры гэтым разам з заказчыкам стараемся зрабіць так, каб нашыя жыллыя дамы былі не толькі з адпатыпнымі кватэрамі, але і каб у адным доме прысутнічалі аднапакатэрныя, двухпакатэрныя і трохпакатэрныя кватэры», — падкрэсліла суразмоўца.

Да канца 2024-га плануецца пабудаванне ў Мазыры 36 тыпавых кватэрных метраў жылля. Чакаецца, што ў гэты час прадпрыемства прыступіць да будаўніцтва як мінімум аднаго дома ў новым мікрараёне Нафтабудаўніцка. Па праекце павінна атрымацца вельмі прыгожая забудова з закрытым унутраным дваром і стаянкамі на знешнім контуры.

Цэны на будаўнічыя матэрыялы растуць, таму ключавы кірунак дзейнасці домабудаўнічага камбіната — знайсці магчымасць зніжць кошт кабудаванага метра жылля. Адно з апошніх рашэнняў — дом без галышчы, натуральна, без страты спажываежых якасцяў. Першы такі праект ужо рэалізаваны ў Чыгуначным раёне Мазыра, вырабаванне знойм прайшло паспяхова. Дарчы, дамы ад Мазырскага ДБК — гэта не толькі ўтульныя кватэры, але і добраўпарадкаванае прыгледжанае тэрыторыю з уладкаваным дзіцячым пляцовак і парковых месцаў, як гэта прадугледжана пры крокавай забудове на вуліцы Палескай і можна бачыць на прыкладзе ўсіх новабудаваных мікрараёнаў № 11. Таксама ў рамках стварэння безбар'ернага асяроддзя новыя праекты прадугледжваюць адсутнасць прыступак і пандусаў.

У КІРУНКУ МАДЭРНІЗАЦЫІ

Тэхналагічны працэс не стаіць на месцы. Патрабаванні да якасці работ узростаюць, такім чынам, перааснашчэнне вытворчасці прадукцыі сучаснае і сістэматычна.

З мэтай павышэння аб'ёмаў уводу жылля на ААТ «Мазырскі домабудаўнічы камбінат» былі праведзены комплексная праграма мадэрнізацыі і тэхнічнае пераасна-



Калектыў вытворча-тэхнічнага аддзела на чале з начальнікам Ганнай СУХАНЦКАЙ (на фота — за сталом) вучаць праектныя дакументы новага жылга дома. Злева направа: інжынер Таццяна САЧУК, Анжэла БАРАНОВА, Таццяна АУРАЛІЕВА, Волга КУНГЕР, Волга МІНАЕВА, Вікторыя ВОЛНАВА, Вікторыя СІВАК.



Калектыў бухгалтэры. Злева направа: бухгалтары Алена КАМЕНСКАЯ, Алена ЕРІМАК, Алена КЛЮЧОВА, Юлія МАСЦІЧ, галоўны бухгалтар Алена ДАШКЕВІЧ, бухгалтары Ганна КУККА, Ірына АРЦІМЧУК, Людміла МАРЦІНОВІЧ, Ірына ЧЫКЛОУВА.

КАЖУЦЬ СУПРАЦОУЊКІ

Інжынер вытворча-тэхнічнага аддзела Анжэла БАРАНОВА працуе на прадпрыемстве з 1987 года. «Прышла сюды, калі мне было ўсёго 20 гадоў. Завод тады толькі комплектаваўся. Можна сказаць, што тады былі адны сцены, мы атрымлівалі абсталяванне, работы было шмат. Слёта 37 гадоў, як я тут працую. Вельмі падабаецца

Данііл ХМЯЛЬНІЦКІ, Алена ДАУЖАНОК, Фота Лізаветы ГОЛАД, УНП 400038990.

ГАСПАДАРЫ СІНЯГА ПОЛЫМІЯ:

ВУ «Мазыргаз» — гэта надзейнасць, бесперабойнасць і бяспека

Выворачнае ўпраўленне «Мазыргаз» спецыялізуецца на пастаўцы прыроднага і звадкаванага газу абанентам, а таксама на аслугоўванні ўнутрыдамовага абсталявання. Гэта газавы прыбор, пліты, балоні, лічбычыкі, катлы — усё тое, што аб'явае кожнага з нас. Абслугоўванне падарэмнага і газавародаў і будаванні ўздзяляюца асабліва ўвага. На прадпрыемстве сёння працуе каля 550 чалавек.

ваі, пажарнай і эканамічнай бяспекі», — адзначыў Уладзімір ГРАМОВІЧ.
На прадпрыемстве ўжываюцца праграмы, якія накіраваны на паліпаўненне якасці паслуг населенцтва. «Усе нашы спажывачы заліваюцца ў поўную базу. Мы валодаем аператыўнай інфармацыяй і дэям адказам на тых пытаннях ці звароты, якія паступаюць ад грамадзян. Усе нашы газавароды знаходзяцца ў праграмным комплексе «Нанарама», які аб'ядноўвае тэхнічную частку, частку эксплуатацыі вонкавых сетак газавародаў. Мы можам бачыць, дзе знаходзіцца наш газаварод, калі ён быў падключаны і ўведзены ў эксплуатацыю. Таксама можам паказаць неабходны пункт падключэння і падключэнне новых спажывачоў», — дадаў дырэктар ВУ «Мазыргаз».

Сёння на прадпрыемстве існуюць праграмныя прадукты, якія дазваляюць забяспечваць вытворчую бяспеку. Гэта сістэма ахова працы, у якую ўнесены кожны супрацоўнік. Тут адсочваецца спякарка, навучанне, колькасць парушэнняў і гэтак далей. Сёння ўключаецца праграма «Аўтаракс». Яна дазваляе рабіць аналіз дзейнасці аўтараксаванай тэхнікі, пачынаючы ад заргуку, выдаткаў, месцазнаходжання і гэтак далей.

У НАЧУ З ЧАСАМ


«Час не стаць на месцы. Тэрыторыя аслугоўвання нашага прадпрыемства пастаянна пашыраецца. З узрастаннем найноўшага абсталявання, засваеннем інвацыйных тэхналогій ідэяў і звадкаваным газам. Бяспечна і якасна даступна для больш чым 80 працэнтаў гарадскіх жыхароў і каля 20 працэнтаў сельскіх. У ліку прыярытэтных задач — бяспечнае спажыванне газу», — падкрэсліў Уладзімір ГРАМОВІЧ.

Па яго словах, у мінулым годзе ўсе задачы, пастаўленыя перад калектывам, былі паспяхова выкананы. Асноўная ўвага ўдзялялася эксплуатацыі газавога абсталявання, профілактычнай рабоце па выкарыстанні газу ў побыце і на прамысловых прадпрыемствах, а таксама забяспечэнню безаварыйнага і якаснага газавароднага. «У мінулым годзе мы сталі пераможцамі на многіх кірунках, і гэтым спрамыла мадэрнізацыя, стабільная работа са спажывачамі, культура вытворчасці і ахова працы. Імённа і саасцыты ўклад кожнага, хто шчыра імкнецца да пераможства, што пацвярджаюць і ўзнагароды, якія гавораць самі за сябе», — дадаў дырэктар.

ВУ «Мазыргаз» па выніках работы за 2023 год стаў пераможцаў штогадовага спаборніцтва сродд калектываў газавароднага абсталявання РВУГ «Мазыргаз». «Мы занялі першае месца ў абласным аглядае-конкурсе «Лепшае падразадзяленне па ахове працы, прамысловай і пажарнай бяспекі». Нашы Работнікі — майстар Тамара Тару і кантраляёр Валюціна Боканя — сталі пераможцамі ў абласным аглядае-конкурсе прафесійнага майстэрства на званне «Лепшага брадэра РВУГ «Мазыргаз» па ўліку расхода газу», — сказаў супрацоўнік.

НАЙЛЕПШЫХ З НАЙЛЕПШЫХ

Сёння на прадпрыемстве ямаля работнікаў, якія адзначаны высокімі ўзнагародамі за шматгадовую працу, высокі прафесіяналізм, значны ўклад у якасцёвую рэпутацыю і гэтага года. У ліку ўзнагароджаных — слесар па аслугоўванні і рамонтзе газавароднага абсталявання Ігар ДОРДЭЛА, майстар Сяргей Сяпенянікаў і гэтак далей.



Слесар Леанід ПАГУНОВІЧ і кіроўца Аляксандр ДЗІНЬСІЦА адрацоўваюць экстрэмныя сітуацыі.

Працоўны стаж Ігара Дордэла, слесара па аслугоўванні і рамонтзе газавароднага абсталявання ВУ «Мазыргаз», набліжаецца да 30-гадовай адзнакі. Ён ужо прывык да таго, што моладзь, якую замашаюць за ім на час працы, звяртаецца да яго па імяні па бацьку. І гэта ідэя, бо дзямі ён адзначаў юбілейны дзень нараджэння, да якога прышлі са шматлікімі дастаўкамі. На яго думку, нельга фарсіраваць падзеі, бо вопыт напрацоўваецца паступова...

КАР'ЕРНЫ РОСТ, ЗАРОБАК, ЖЫЦЦЬ ПРАДПРЫЭМСТВА

«Пастаянна працуем над паліпаўненнем умоў працы, — уступае ў размову намеснік дырэктара — начальнік службы звязчакі Дамітрый ЛАВОРАНКА. — Мы гарантуем сваім супрацоўнікам пуні сапракце, забяспечваем работнікаў як летнік, так і змовай спецапракцыяй. Наша прадпрыемства арганізуюе дастатку работнікаў на працоўны месца транспартам як райцёў, так і ў вёсках. На прадпрыемстве пастаянна правядзюцца розныя семінары, удасканаленне асацыяцыя праграмы. Сёння найбольш актуальна — Zero vision — нульва траўматызм. Асноўныя мэты нульвага траўматызму — бяспека, гіднасць працы і добрабыт».

бэт. І кіруючы, і рабочыя павіны звяртаць на гэта ўвагу. Любы кіроўца павіны быць прыкладна для сваіх супрацоўнікаў. Калі я наездзе спецапракцыя, яна выконвае сваю працу і правільна, тады падарэ добра прыклад свайм работным. Яны ў сваю чаргу павіны счыць адзін за адным, пераконаваць адна аднаго на сваім узроўні насіць спецапракцыю, выконваць правільна і патрабаванні тэхнік бяспекі».

Сёння на прадпрыемстве стабільная зарплата плаця. Згодна з кантрактам, выліпты ажыццяўляюцца два разы ў месяц: асноўная зарплата плаця п'яць разоў. Сярэдняя зарплата плаця складае парадку дзюх тысяч рублёў. Згодна з калектывнага дагаворам, на прадпрыемстве прадугледжаны прамі і надбавкі. Дадаты і дзю да свей Новаго год, 23 лютага, 8 Сакавіка. Таксама не забываюць пра іюніювы дзень прадпрыемства і прафесійнае свейта.

На наддены момант ВУ «Мазыргаз» працуе адзін малады спецыяліст. Такая палітыка пачала дзейнічаць адносна нядаўна. «Мы актыўна працуем у гэтым кірунку. Любы малады чалавек можа звярнуцца да нас па накіраванне ў навукальны ўстанова. Калі малады чалавек прышлію працаваць да нас і жадае аднавіць атрыманую адукацыю, гэта заўсёды вітаецца. Мы выдзем яго накіраванне, заключыцца дагавор з прадпрыемствам».

НАЙЛЕПШЫ ФІЛІАЛ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ

«Мы імкнемся выконваць сваю абавязок, бесперабойна і якасна пастаўляючы газ», — расказаў дырэктар вытворчага ўпраўлення «Мазыргаз» Уладзімір ГРАМОВІЧ. — Наш філіял у 2023 годзе выканаў усё сацыяльна-эканамічныя паказчыкі, што дазваляе заняць першае месца і трымаць на абласным Дорку гонар як найлепшую арганізацыю па забяспечэнні прыроднага і звадкаванага газам. Усё ў Гомельскай вобласці дзейнічае ішоць філіялы. Сярод іх наш філіял у рамках вытворчага дзейнасці звару першае месца, выкананы ўсе паказчыкі згодна з даведковымі планамі, заданымі і забяспечаны вытворчай і адрацоўваюча і якаснае газавароднае».

Газавая галіна мае поўную кіроўку, якія на сённяшні момант уключаюць на развіццё сістэмы газавароднага абсталявання. Асноўныя — будаўніцтва газавародаў, газадзіяцыя і звадкаванне, павелічэнне разлічковага прыроднага і звадкаванага газу ў 60 гадоў таму. Вядома, сёння ўжо не новыя. «Згодна з нарматыўнымі патрабаваннямі, мы абавязаны працаваць 20 гадоў рабчы як замену адключэння прылад, так і замену газавароднага абсталявання і гэтак далей. У нас ёсць поўная праграма па рабоце ў гэтым кірунку. Гэта мадэрнізацыя газавай галіны, план павышэння якасці і тэхнічнага пераўтварэння. Мы прадугледжваем тэхнічныя моманты, якія дазваляюць забяспечваць неабходныя параметры і прапускіую здольнасць трубаправадў. Гэта інтэграцыя лічбавай і вытворчай дзейнасці. У нас імаюцца поўная праграмы лічбавай комплексна, сумесна з асноўнай вытворчай дзейнасцю. Яны дазваляюць счыць за кантролем параметраў, тэхнічнымі момантамі ў частцы пастаўкі прыроднага газу, балонна звадкаванага газу і вейсці кантроль для забяспечэння прамысловага».

Сяргей БЛОЦКІ:

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

роднага класа. Гэта не тое, што для раённага, гэта нават для абласнога ўніверсітэта вельмі іспінае дасягненне. А ўсё гэта за 23 гады існавання факультэта пра нас рукі прайшлі больш за 120 майстроў спорту міжнароднага класа і 8 заслужаных майстроў спорту.

«Увучба ў ўніверсітэце вельмі думаць. А без аналітычнага мыслення ў спорце немагчыма дабіцца вынікаў. Адна з нашых задач — навучыць спартсмена думаць. Вышэйшая адукацыя не толькі да спецыяльнасці, яна развівае інтэлектуальна, што потым дапамагае ўладкавацца ў жыцці. Нам трэба, каб спартсмен вышэйшай ўніверсітэта адукаваным, кампетэнтным спецыялістам, чый жыццёвы і практычны досвед будзе падмацаваны ўніверсітэцкімі вярхамі».



на тэхнічным факультэце. Напрыклад, алімпійскі чэмпіён Раман Петрушка. Але на тэхнічным факультэце вельмі складаныя дысцыпліны, што аджуджала многіх спартсменаў, якім гэтыя прадметы, па сутнасці, і не патрэбны былі. І яны ўздзікалі, каб атрымаць спартыўную адукацыю. Факультэт фізічнай культуры дазваляе захаваць моцных вяслоў у Мазыры. Канешне, ім самым камфортна вучыцца і трэніравацца тут, на месцы. Ды і наколькі наш факультэт супрацоўнічае і з ДЮСШ, і з вучылішчам алімпійскага рэзерву, у нас адрацоўваюць эфектыўныя метады прадпрыемства спартсменаў. На сваім досведзе ведаю, наколькі ўважаныя метадычныя падыходы неабходны для прадпрыемства спартсменаў. Мне, на жаль, не пашанцавала, але ў нашых спартсменаў ёсць уаля, каб планмерна развівацца і ўдасканалюцца».

«А ў нас у асноўным прадстаўлены чысклічныя вільы. Я хоць і сам лёгкават, але захапляюся вяславаннем, гэта ж сапраўдны працавіт, гэта ж неадзіны галіны прадпрыемства на вадае, а потым шчыў у трэніроўную залу ідуць. Памяй мне відамі спорту ў Мазыры ніколі не было ніякай канкурэнцыі, дапамагай адзін аднаму, сцвярдвалі, на адных баках трэніраваліся. Мы ж адну справу робім».

«А потым была навука? — Не адразу. Пасля завяршэння кар'еры з'ехаў у Мазыр працаваць трэнерам. Але хацелася вучыцца. З таварышамі прымацавалі саіскалікам на Усерасійскай навукова-даследчы інстытут фізічнай культуры і спорту, там жа і абарану дысэртацыю. Вярнуўся ў Мазыр, дзе ўжо ў паветры гучала неабходнасць адрцоўваючы факультэта фізічнай культуры. Было шмат спартсменаў, ім трэба было вучыцца, нашы шканы мелі патрэбу ў трэнерах — гэтыя рэшылі дэду спела. Уладзімір Уладзіміравіч Шантаровіч, іншыя трэнеры падключыліся, і ў 2001 годзе мы адрцоўваючы факультэт фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Факультэт 23 гады, і 23 гады я яго дажыў. Усе ўзнагароды, атрыманыя факультэтам за гэты час, маё званне выдатніка адукацыі, дасягненне».

«А можна падрабязней, пра тое, як вымае «на панцавалі»? — Я займаўся бегам на сярэдніх дыстанцыях. Займаўся надрэна. У юніёрскім вяркуваў і Кубак Саветаў Саюза, і чэмпіянат СССР. У 1979 годзе выйграў Кубак СССР, ужо ўнач 20 гадоў няма, а таў там жа выйграў у 1981 годзе званне чэмпіёна СССР, у 1985-м паказаў найлепшы

вынік сродд усіх саветскіх бегуноў, збіраў на чэмпіянат свету. Але перад самым выездам атрымаў траўму... У іюль, кар'ера мая скончылася. А прычына старая як свет — няправільная сістэма падрыхтоўкі. Лёгкай атлетыкай сур'ёзна пачаў займацца позна, у 17 гадоў. Мне заўсёды падабалася бегчы, але ў вёсцы з пад Турава аб прайшчых метадах падрыхтоўкі ніколі не ведаў. Паступіў у Гомельскі ўніверсітэт, стаў выступаць на спаборніцтвах — і адразу стаў пераможцам. У першы год заняўку або быў чэмпіёнам СССР сродд юніёраў. Мушч, я самародак. Але нават самадурку патрэбна правільная метадыка падрыхтоўкі. А я ў вынік паказваў, мяне ў зборную ўключылі — а там нагрукі і шалёныя. А я ж да іх не падрыхтаваны. Трэба было паступова, па індыўдуальным рабдліку працаваць, набываць форму. А так адразу вялікія нагрукі, вось і знамаўся...

«Калі б я не ведаў спартыўнай кухні, мне, вядома, было б складаней. У мой час мы практычна кружылі год трэніраваліся на вуліцы, незалежна ад года. У той час у Гомелі не было крытага дэкаватэльнага манежа, а дэ яшчэ бегунам трэніравана, як не на вуліцы? Я разумею, як гэта — пахнуць у трэніроўках. Таму прыкрасці тым, што стаўліся прычынамі вышэйшай трэніроўкі і таму не вучыўчы, у маім студэнцкім не атрымаўся».

«Я лну, што ўсё трэба рабіць са своеасова». У 30 гадоў яна завяршэння спартыўнай кар'еры, трэба думаць аб тым, як жыць далей, у многіх усю семі, і трэба забяспечваць — якія тут лекцыі і экзамены. Вучоба ва ўніверсітэце вучыць думаць. А без аналтычнага мыслення ў спорце вельмі цяжка дабіцца вынікаў. Адае на нашых здадз — навучыць спартсмена думаць. Вышэйшая адукацыя не толькі да спецыяльнасці, яна развівае інтэлектуальна, што потым дапамагае ўладкавацца ў жыцці. Нам трэба, каб спартсмен вышэйшай ўніверсітэта адукаваным, кампетэнтным спецыялістам, чый жыццёвы і практычны досвед будзе падмацаваны ўніверсітэцкімі вярхамі».

«А можна падрабязней, пра тое, як вымае «на панцавалі»? — Я займаўся бегам на сярэдніх дыстанцыях. Займаўся надрэна. У юніёрскім вяркуваў і Кубак Саветаў Саюза, і чэмпіянат СССР. У 1979 годзе выйграў Кубак СССР, ужо ўнач 20 гадоў няма, а таў там жа выйграў у 1981 годзе званне чэмпіёна СССР, у 1985-м паказаў найлепшы

Малыя адрасы вялікага спорту

«Галоўнае дасягненне Мазырскай школы вяславання ў тым, што ў нас дакладна выбудавана вертыкаль спартыўнай падрыхтоўкі. Спартсмены праходзіць уверх шлях: дзіцяча-юнацкая спартыўная школа, вучылішча алімпійскага рэзерву, ўніверсітэт — і ўсё гэта ў сваім горадзе. Раней моцным персактывам спартсменам пасля заканчэння вучылішча алімпійскага рэзерву для таго, каб атрымаць вышэйшую адукацыю, даводзілася ехаць у іншыя гарады. Гэта значыць, мы гублялі рэзерв. Сі многія мазырскае спартсмены да стварэння факультэта фізічнай культуры вучыліся на гэтым жа факультэце».

«Нам трэба дацца — навуку перамагаць»

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

Малыя адрасы вялікага спорту

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай спартыўнай школы на факультэце фізічнай культуры Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта Імя І. П. Шамякіна. Прый чым факультэт працуе не толькі на тэрыторыі, тут уключае сабе адрцоўваючы і эфектыўна развіваючы прадстаўніцкі лёгкай атлетыкі, цяжкай атлетыкі, бокса, паўрліфтынга і іншых відаў спорту. Я ў раўным чынам стварыць наймацнейшую спартыўную школу, якая дае краіне чэмпіёнаў, расказаў Сяргей БЛОЦКІ, кандыдат педагагічных навук, доктар факультэта фізічнай культуры МДПУ, майстар спорту СССР.

«Нам трэба дацца — навуку перамагаць»

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць

«Калі трэнер не можа растлумачыць поспехі свайго вучня з навуковага пункту гледжання — гэта дрэнны трэнер, яму трэба ісці ў бібліятэку і вучыцца. Нематчыма дасягнуць высокіх спартыўных вынікаў без навуковага падыходу. Нематчыма», — сцвярджае Уладзімір Шантаровіч, старшы трэнер нацыянальнай зборнай па вяславні на байдарках і каноз. 50 гадоў таму Уладзімір Уладзіміравіч з аднадушчам пачалі развіваць у Мазыры вяславанне на байдарках і каноз, выкарыстоўваючы і староковы навуковыя метады. Вялікі такога падыходу гавораць самі за сябе: алімпійскія чэмпіёны і прызёры Раман Петрушка, Артур і Марына Літвінчук, Волга Худзенка, Маргарыта Махнёва, Надзея Папок — прадстаўнікі Мазырскай школы вяславання. А колькі тут вырасла чэмпіёнаў свету і Еўропы! Перамога аднаго спартсмена можа быць супадзеннем, перамогі некалькіх пакаленняў — вынік выраза выдатковай сістэмы. Акумуляваны ўвесь бяспечны вопыт гэтай сп

MTBank
Банк свежих решений

Наименование банка: **ЗАО «МТБанк», г. Минск**

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ на 31 декабря 2023 года

(в тысячах белорусских рублей)

	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	867 706	5 111 291
Кредиты и финансовые организации	82 158	87 848
Кредиты, выданные клиентам	2 338 280	1 464 509
Инвестиционные ценные бумаги	88 663	79 811
Основные средства и активы в форме права пользования	48 470	44 682
Недвижимые активы	35 050	35 050
Прочие активы	40 453	20 152
Итого активы	3 510 745	2 228 343
Обязательства		
Средства кредитных организаций	106 931	55 448
Средства клиентов	2 482 054	1 484 892
Выпущенные долговые ценные бумаги	170 666	52 617
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	2 088	3 341
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	27 276	22 785
Субординированная задолженность	67 819	48 618
Прочие обязательства	44 822	41 790
Итого обязательства	2 901 586	1 709 491
Уставный капитал	110 426	110 426
Резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг	1 643	947
Резерв переоценки основных средств	2 233	2 194
Нераспределенная прибыль	494 887	407 440
Итого капитал и обязательства	609 189	518 852
Итого капитал и обязательства	3 510 745	2 228 343

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах белорусских рублей)

	Уставный капитал	Резерв переоценки инвестиционных ценных бумаг	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2023 года	110 426	614	-	311 538	422 578
Прочий совокупный доход	-	-	-	111 382	111 382
Изменение резерва переоценки инвестиционных ценных бумаг	-	333	-	-	333
Изменение резерва переоценки основных средств	-	-	39	-	39
Итого прочий совокупный доход	-	333	39	-	372
Общий совокупный доход за год	-	333	39	-	372
Операции с акциями	-	-	-	15 480	15 480
Выплата дивидендов	-	-	(15 480)	-	(15 480)
Итого операции с акциями	-	-	(15 480)	-	(15 480)
На 31 декабря 2023 года	110 426	947	39	407 440	518 852
Прибыль за год	-	-	-	131 283	131 283
Изменение резерва переоценки инвестиционных ценных бумаг	-	696	-	-	696
Изменение резерва переоценки основных средств	-	-	2 194	-	2 194
Итого прочий совокупный доход	-	696	2 194	-	2 890
Общий совокупный доход за год	-	696	2 194	-	3 147
Операции с акциями	-	-	-	43 836	43 836
Выплата дивидендов	-	-	(43 836)	-	(43 836)
Итого операции с акциями	-	-	(43 836)	-	(43 836)
На 1 января 2023 г.	110 426	1 643	2 233	494 887	609 189

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Закрытого акционерного общества «МТБанк» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года

Генеральный директор: Геннадий Петрович Гуров
Председатель Правления ЗАО «МТБанк»: Александр Николаевич Савицкий
Аудиторскому комитету и Правлению ЗАО «МТБанк»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого акционерного общества «МТБанк» (далее – ЗАО «МТБанк» или «Банк») (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2023 года в соответствии с требованиями стандартов аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита, всегда включая существенные вопросы, касающиеся оценки достоверности информации, содержащейся в финансовой отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным. Кроме того, мы выполнили следующие:

• выявление случаев нарушения существенного экономического содержания информации вследствие недобросовестных действий или ошибок; разработки и проведения аудиторской процедуры в ответ на эти риски, получение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность информации, содержащейся в отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным; выявление случаев нарушения существенного экономического содержания информации вследствие недобросовестных действий или ошибок; разработки и проведения аудиторской процедуры в ответ на эти риски, получение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность информации, содержащейся в отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным; выявление случаев нарушения существенного экономического содержания информации вследствие недобросовестных действий или ошибок; разработки и проведения аудиторской процедуры в ответ на эти риски, получение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность информации, содержащейся в отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах белорусских рублей)

	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прочие поступления	253 882	246 999
Прочие выплаты	(67 353)	(93 427)
Комиссии полученные	170 483	134 899
Комиссии выплаченные	(94 235)	(76 226)
Изменение резерва по с/зачетам расходов по операциям с иностранной валютой	49 490	75 168
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям с финансовыми инструментами	209	-
Расходы по доходам, полученным	36 046	27 887
Проценты на персонал выплаченные	(82 348)	(70 018)
Прочие операционные расходы выплаченные	(56 549)	(54 583)
Денежные потоки от операционной деятельности	218 825	190 699
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Средства кредитных организаций	(12 097)	(44 901)
Кредиты клиентам	(822 130)	(98 091)
Прочие активы	(21 797)	(2 123)
Средства кредитных организаций	49 782	(31 646)
Средства клиентов	879 435	129 556
Прочие обязательства	3 432	15 508
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	295 540	159 002
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Уплатенный налог на прибыль	(42 467)	(28 136)
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	(42 467)	(28 136)
Изменение денежных средств	252 988	130 866
Приобретение инвестиционных ценных бумаг	(18 222)	(75 629)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг	22 460	32 634
Погашение инвестиционных ценных бумаг	(22 907)	(22 049)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	938	456
Изменение резерва по с/зачетам расходов по операциям с иностранной валютой	(17 731)	(64 588)
Денежные потоки от финансовой деятельности	545 586	198 105
Поступления от продажи долговых ценных бумаг	(432 740)	(203 016)
Погашение долговых ценных бумаг	13 148	12 965
Погашение субординированных займов	(1 000)	-
Погашение учтенных в уставном капитале акций	(43 836)	-
Платежи по обязательствам по аренде	(7 818)	(6 658)
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	73 410	(133 084)
Изменение денежных средств и их эквивалентов	356 449	51 917
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	511 291	462 958
Ремонтирование денежных средств и их эквивалентов	(34)	(45)
Изменение денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного года	867 706	511 291

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему мнению, являются наиболее важными для понимания достоверности информации, содержащейся в финансовой отчетности, и которые мы рассматривали в контексте нашего аудита финансовой отчетности в соответствии с требованиями стандартов аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами не включают проверку достоверности информации, содержащейся в отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным. Кроме того, мы выполнили следующие:

• выявление случаев нарушения существенного экономического содержания информации вследствие недобросовестных действий или ошибок; разработки и проведения аудиторской процедуры в ответ на эти риски, получение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность информации, содержащейся в отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным; выявление случаев нарушения существенного экономического содержания информации вследствие недобросовестных действий или ошибок; разработки и проведения аудиторской процедуры в ответ на эти риски, получение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность информации, содержащейся в отчетности, и соответствие информации, содержащейся в отчетности, фактическим данным.

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления ЗАО «МТБанк»:

Председатель Правления: Д. П. Шаловин
Финансовый директор: Я. Г. Захватович

Дата подписания: 12 декабря 2024 года.
Данная отчетность в полном объеме размещена на интернет-сайте Банка: <https://www.mtbank.by/about/reporting/finreport/>

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2023 года

(в тысячах белорусских рублей)

	2023 г.	2022 г.
Пропорционные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки		
Кредиты клиентам	238 263	240 852
Инвестиционные ценные бумаги	4 355	3 180
Средства в кредитных и финансовых организациях	3 430	3 117
Итого пропорционные доходы	246 048	247 249
Прочие пропорционные доходы	10 978	6 789
Средства клиентов	(50 748)	(75 725)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(6 245)	(6 418)
Прочие заемные средства	(3 547)	(6 744)
Средства кредитных организаций	(3 355)	(2 439)
Субординированная задолженность	(332)	(383)
Обязательства по операционной аренде	(64 227)	(91 712)
Чистый процентный доход до формирования оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки	193 399	162 326
Изменение финансовых инструментов		
Формирование оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым инструментам	(21 660)	(29 492)
Изменение справедливой стоимости через прочий совокупный доход	177 139	132 834
Комиссионные доходы	169 856	152 404
Комиссионные расходы	(94 519)	(76 393)
Реализационные доходы (расходы) по инвестиционным ценным бумагам, реализационные доходы от продаж и убытков	121	(89)
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте	52 506	84 141
Торговые операции	49 153	74 849
переводная валютная ставка	3 353	9 292
операции с валютными инструментами	2	585
Чистые доходы по операциям с драгоценными металлами	5	381
Прочие доходы	36 839	25 032
Нераспределенная прибыль	163 208	164 551
Нераспределенная прибыль на персонал	(83 208)	(71 891)
Амортизация	(19 127)	(21 599)
Прочие операционные расходы	(57 786)	(62 619)
Прочие доходы от обслуживания	(345)	(1 100)
Нераспределенная прибыль	(160 871)	(147 281)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль	176 256	150 104
Расходы по налогу на прибыль	(44 973)	(38 722)
Прибыль за год	131 283	111 382
Прочий совокупный доход		
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки в состав прибыли или убытка в последующий период	(121)	89
Сумма начисленной прибыли (убытка), реклассифицированной в состав прибыли и убытка в результате выбытия долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	887	(424)
Изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(70)	668
Чистый совокупный доход, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период	696	333
Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующий период	2 925	52
Переоценка активов и сооружений	7 831	(13)
Надо на прибыль, относящийся к компонентам прочего совокупного дохода	2 194	39
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога	2 194	39
Итого совокупный доход за год	134 173	111 574

Информация о проведении аукциона 26 июля 2024 г. по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов в аг. Кленник, аг. Алесино, дер. Доробовка, дер. Кленник Низ, дер. Курьяне, дер. Верхний, дер. Степца Курганского сельсовета Смолевичского района Минской области

Организатор аукциона: Курганский сельский исполнительный комитет, 222230, дер. Курьяне ул. Центральная, 8

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь (га)	Целевое назначение	Начальная цена земельного участка (бел. руб.)
1	аг. Кленник	624882505601000193	0,1500	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	12 000
2	аг. Кленник	624882505601000160	0,1500	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	10 000
3	аг. Алесино	624882500101000360	0,1399	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	12 000
4	дер. Доробовка	624882502101000051	0,1644	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	9 000
5	дер. Кленник Низ	624882506101000056	0,2500	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	11 000
6	дер. Курьяне	624882506601000168	0,1500	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	10 000
7	дер. Верхний	624882501001000616	0,1387	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	11 000
8	дер. Степца	624882510101000008	0,1496	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	9 000
9	дер. Степца	624882510101000007	0,1491	для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)	9 000

Аукцион состоится 26 июля 2024 г. в 15.00 в Курганском сельском исполнительном комитете по адресу: дер. Курьяне, ул. Центральная, 8, зал заседаний.
Информация о проведении аукциона размещена на сайте Государственного комитета по имуществу: <https://www.gki.gov.by/>, Смолевичского райисполкома: <http://www.smolevichki.gov.by/>

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества должника

Аукцион состоится 18.07.2024 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Лот №1: административно-торговое помещение с ином. № 500/07-1671929. Площадь – 2339,8 кв. м. Назначение: административно-торговое помещение. Принадлежность: является долевой собственностью и газона. Адрес: г. Минск, ул. Матусевича, 35-4. Обременение: 1. В отношении административно-торгового помещения с ином. № 500/07-1671929 имеется действующее соглашение аренды. 2. Земельный участок площадью – 4 942 050,00 руб. Задаток – 494 252,00 руб. Административно-торговое помещение с ином. № 500/07-1671929 находится в капитальном строении с ином. № 500/03-3287, расположенном на земельном участке 50000000000002282 площадью 2,8867 га. Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания здания многоквартирного жилого дома (индивидуального назначения (далее – «Объект») по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 35, корп. 1, 2, 3. Право общего долевого пользования земельным участком. Доз 3025. Шаг аукциона – 5%.

1. Победителем аукциона будет в случае, если аукцион признан состоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (далее – Претендент на покупку), – обязан оплатить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня проведения аукциона. Указанный срок перечисления денежных средств Победителем аукциона (Претендентом на покупку) может быть на основании его письменного ходатайства однократно продлен по согласованию с уполномоченным органом, но не более чем на 20 рабочих дней.

2. Победителем аукциона (Претендент на покупку) является возмещать Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона.

3. Превысив права собственности на приобретенный на аукционе Объект возмещается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются права и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с распределением законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке проведения аукционов РУП «Институт недвижимости и оценки», утвержденным приказом от 29 декабря 2021 г. № 101.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе содержится в информации о проведении аукциона, опубликованной на электронной площадке аукциона и в документах, доступных для ознакомления на сайте организатора аукциона.

Задаток перечисляется на р/с BY83BYB3012780290010000000 в ОАО «Белгоспромбанк», БИС BAFFBY2X, РУП «Институт недвижимости и оценки», УИП 190055182.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявок – 18.07.2024 в 11.00.

Организатор аукциона: 2202030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
☎ 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (295) 509-59-52, г. Гомель, ул. Гомельская, 11, пом. 9.
✉ info@ino.by

Центр финансовой оценки

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Исключение о проведении повторных электронных торгов по форме аукциона

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1607

Продавец: ОАО «Управление механизации № 91», г. Минск, ул. Бабушкина, 8

Оператор/ЭТП: ООО «ИИМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5, www.iimtopr.by

Предмет аукциона
Лот № 1
Складское помещение 13,3 кв. м, инв. номер 500Д-70900418, по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11-7, д. 9. Обременение: помещению расположено в капитальном строении, которое является памятником культурного наследия, записан на государственном регистрационном учете.

Начальная цена лота № 2 с НДС 20% – 26 112,00 бел. руб. (сумма в € 10 000,00)

Лот № 2
Грузовой седельный тягач МАЗТ 690610, рег. знак А1 84867-2010, в. по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 17

Начальная цена лота № 2 с НДС 20% – 27 930,00 бел. руб. (сумма в € 10 000,00)

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.iimtopr.by/. Шаг аукциона – 5% от начальной цены предмета аукциона.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/сч БУБZ BELL 3012 0028 5000 3022 0000 0000 в ОАО «Белгоспромбанк», УИП 191 021 390. Получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок заключения договора купли-продажи: 5 (пять) календарных дней со дня завершения электронных торгов. Запрет совершения регистрационных действий в отношении предмета аукциона вступает в силу с момента завершения аукциона. По истечении срока действия запрета на совершение регистрационных действий в отношении предмета аукциона, покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения аукциона, совершивший покупку, возместить начальную цену предмета аукциона в белорусских рублях, обязан возместить затраты продавцу за проведение электронных торгов в размере 10% от начальной цены предмета аукциона. Если покупатель не оплатит аукцион в течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения аукциона, то в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения аукциона он обязан возместить продавцу сумму задатка.

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не имеет права собственности на предмет аукциона и не имеет права собственности на предмет аукциона, подлежащий покупке.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов – по результатам аукциона. Условия проведения аукциона – в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не имеет права собственности на предмет аукциона и не имеет права собственности на предмет аукциона, подлежащий покупке.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов – по результатам аукциона. Условия проведения аукциона – в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не имеет права собственности на предмет аукциона и не имеет права собственности на предмет аукциона, подлежащий покупке.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов – по результатам аукциона. Условия проведения аукциона – в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не имеет права собственности на предмет аукциона и не имеет права собственности на предмет аукциона, подлежащий покупке.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов – по результатам аукциона. Условия проведения аукциона – в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не имеет права собственности на предмет аукциона и не имеет права собственности на предмет аукциона, подлежащий покупке.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов – по результатам аукциона. Условия проведения аукциона – в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не имеет права собственности на предмет аукциона и не имеет права собственности на предмет аукциона, подлежащий покупке.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов – по результатам аукциона. Условия проведения аукциона – в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов ЗАО «Центр промышленной оценки».

Условия оплаты предмета аукциона: 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. Продавец по государственному заданию не

АД НЁМАНА ДА НЯВЫ

На канферэнцыі ў Санкт-Пецярбургу сустрэліся беларусісты

Беларуская прысутнасць у Паўночнай Пальміры прапавядае ад заснавання горада. Тут атрымлівалі адукацыю, жылі, працавалі многія дзеячы беларускай культуры, у тым ліку Янка Купала і Цётка, лабачылі свет «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апаўданах» Янкі Баршчэўскага і першыя кнігі Янкі Купалы і Янкія Каласоў, тут працавалі славянныя навукоўцы-беларусы Казан Касовіч, Яўым Карокі і Браніслаў Эпімах-Шыпіла, тут у 1913 годзе была паканана купалаўска «Паўлінка» з Паўліннай Мядзелькай у галоўнай ролі, тут, на Васільеўскім востраве, каля Ісакеіўскага сабора, у мурах універсітэта разгортваецца сюжэт рамана Платона Галавача «Праг газды»... «Благодную кнігу» стваралі разам, прапавядаючы праз сэрцы страшныя аповеды свядоўцы беларускай брацтва, пецярбуржца Данііл Гранін і беларусь Алеся Адамовіч... Ды ўсяго не пералічыць. Сёння культурны сувязі паміж горадамі на Няве і Беларусі працягваюцца і пашыраюцца. Кожны год у Санкт-Пецярбургу адбываюцца канферэнцыі «Санкт-Пецярбург і беларуская культура». Сялёта форум прайшоў трыццаць першы раз. Ён працаваў у Расійскай нацыянальнай бібліятэцы, якая з'яўляецца арганізатарам разам з Санкт-Пецярбургскай асацыяцыяй беларусістаў. Даследчыкі з Расіі і Беларусі падзяліліся сваёй знаходкамі. Тамы дакладваў самыя разнастайныя, і неабавязкова дакладныя мусуць быць з акадэмічных колаў, пра што скажаў старшыня Санкт-Пецярбургскай асацыяцыі беларусістаў і Цэнтра ўсходнеславянскіх даследаванняў, загадчык аддзела старадаўняй кнігі Расійскай нацыянальнай бібліятэкі Мікалай НІКАЛАЕУ, які адкрыў канферэнцыю. Родны горад доктара гістарычных навук, прафесара Мікалая Нікалаева — беларусы Навград, пра які Мікалай Віктаравіч цілер піша грунтоўнае даследаванне. Шмат гадоў жыўчы і працуе ў Санкт-Пецярбургу, навуковец імякненна не толькі даследвае беларускую прысутнасць у Паўночнай Пальміры, але і прыносіць туды сучасную беларускую культуру. Напрыклад, ён прычытаў лекцыю пра Францыска Скарыну для студэнтаў Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта на беларускай мове. Гэты велікі цыклаў досвед можна убачыць на відэа на старонцы Цэнтра ўсходнеславянскіх даследаванняў Расійскай нацыянальнай бібліятэкі.



Там жа вывешваюцца відэамагнетырэйныя форуму.

Пра што ж гаварылі ўдзельнікі сённяшняга форуму?

Пра тое, што беларуская кніга — самы каштоўны падарунак

— Гэта канферэнцыя была і застаецца вельмі важнай для нас па гэтай, — сцвердзіў у прыватным слове генеральны дырэктар Расійскай нацыянальнай бібліятэкі Дзімітрый ЦЫПКІН. — І з кожным годам не значнае павялічавецца. Мы жывём у эпоху тактанічных зменаў у ўсёй сучаснай гісторыі. Толькі праз час зразумеем, колькі трыццаці гадоў існавання канферэнцыі далі для культурнага развіцця, узмацавання і самаасанавання дзяржавы вяртэнны частак нашага агульнага свету. Глыбіню узмацавання рускай і беларускай культур на яны толькі належыць усяцяміць. Будзем спадзявацца, што гэтая плытка пашырэння, і не толькі ў межах Пецярбурга, а, магчыма, і ў Беларусі.

Прыватнае слова ад Выдавецкага дома «Звязда» агучыла ўдзельніца канферэнцыі рэдактар аддзела культуры газеты «Звязда» Людміла РУБЛЕўСКАЯ. Яна перадала тэкстама Расійскай нацыянальнай бібліятэкі шэраг выдадзеных у Выдавецкім

доме «Звязда» кніг, у тым ліку краязнаўчую і мастацкую літаратуру, зборнікі, куды уваходзіць творы сучасных беларускіх пісьменнікаў. Дырэктар бібліятэкі Дзімітрый Цыпкін зазначыў, што беларуская кніга — вельмі важная частка таго, што захоўваецца, збіраецца ў бібліятэцы, тое, што трэба рэбіць даступным для чытача.

— Гэта не пустыя словы, таму што літаратура — сведчанне існавання нацыянальнай мовы. Каб мова адбылася, у ёй павіна нарадзіцца вялікая літаратура. У Беларусі быў вялікі пісьменнік Васіль Быкаў, які вельмі даказаў і фактам найвышэйшага навукова-нацыянальнай мовы. А значыць, і наяўнасць вялікай літаратуры. Беларуская літаратура як частка агульнай культурнай спадчыны, для нас блізкай, вельмі важная для нас, і сцудоўна, што ў нас ёсць магчымасць атрымліваць такую выданні.

«Музычнае Беларусь сёння» — так называецца даклад музыказнаўцы Дзімітрыя Салярніцкага, старшыні Санкт-Пецярбургскага таварыства Д. Д. Шацкавіча, які шмат гадоў узначальваў Санкт-Пецярбургскую філармонію.

— Мой бацька, Іван Іванавіч Салярніцкі, выдатны расійскі музыкант, нарадзіўся ў Віцебску. Маці яго была карэная шыбілка. У 1989 годзе віцебскі музык вырасцілі стварыць міжнародны музычны фестываль імя Салярніцкага, які адбываецца дасюль, і я, натуральна, па-

маў сваёй дысертацыяй па гісторыі мастацкай адукацыі старадраку даў кіраўніцтвам знакамітага беларускага мастацтвазнаўцы і мастака Віктара Шматава. На канферэнцыі яна распавяла пра панегрыкі з гравіроўмі гербу памерлых, у тым ліку спучкі князёў Апелікавічаў.

Пра Яна Баршчэўскага і Полацкі манастыр

Дэкан факультэта Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага тэхналагічнага інстытута Дзімітрый Вінаходцаў прачытаў свой даклад «Яна Баршчэўскі, які нарадзіўся на Полаччыне, а адукацыю атрымаў у Полацку, і ў Санкт-Пецярбургу».

— Я даўно заўважыў, што пры вывучэнні творчасці Яна Баршчэўскага даводзіцца сутыкацца з задухам, якія іраклі Андронікаў называў дэзактывам без значнасці. Часам дробныя выпадкі прымушаюць па-іншаму змяніць на ўласны жаданні шмат таго ці іншага чалавека. Адна з такіх задач мя сустрэлася пры разборцы гісторыі Яна Баршчэўскага да яго каханай Юліі Корсаў. У лісце, напісаным 10 верасня 1843 года ў Пецярбург і адрасаваным у Невельскі павет, вёску Рудня, дзе быў маентак Юліі Корсаў, утрымліваецца малазразумелы фрагмент. Апавячоў сваё быццёвам у Беларусі, Баршчэўскі заўважыў: «Выехаў з Невеля ў Полацк першага жніўня. Даручэнне пані Гліцэр выказаў асабіста, пабыў у Спасе, адыў ліст, паўгадзіны гаварыў з ім аб іх сумным лёсе».

Разгавоўчы, што такая Гліцэрэя, даследчык знайшоў шмат цікавага з лістчыкаў Полацкага жаночага манастыра, калі пасля яго аднаўлення ў 1840-х гадах да манах-базыльянак была перададзена новае імя «Маскоўскай губерні, потым маанай аршанскага манастыра. Пані Гліцэрэя аказалася адной з тых базыльянак, сваячкаў Юліі Корсаў.

Пра Яна Баршчэўскага гаварыла і супрацоўніца Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Ніна ЛІТВІНКА. Шмат гадоў жыцця Баршчэўскі працаваў у Санкт-Пецярбургу. Але амаль кожную лета везаў агітуль на радзіму, дзе спыняўся ў маёнтку сваіх блізкіх сяброў. А ў Санкт-Пецярбургу заклікаў стварыць беларускую супольнасць, людзі, зацікаўленыя і апантаныя беларускай культурай.

— Можна з упэўненнасцю казаць, што Пецярбург, насычаны духам творчасці, паспрыў стыйльнасці дасканаласці тэорыі Баршчэўскага, — зрабіла выснову дакладчыца.

«Свай сярэд чужых, чужы сярэд сваіх» — так ітрыгоўна называўся даклад загадчыка аддзела бібліяграфіі і краязнаўства РНБ Дзяніса Шылава. Героём даследавання стаў Станіслаў Кахановіч, вялянчук, які жыў два стагоддзі таму і шмат гадоў быў рускім сакрэтным агентам, пачынаючы з вайны з Напалеонам. Пра яго мала што вядома, даследаванне пачалося з два працінаў Кахановіча да пенсіі, да якіх ён далучыў дакументы ад сваіх дзедаў.

Тамы дакладаў закралі розныя эпохі. Старшы выкладчык факультэта міжнародных зносін і палітычных даследаванняў Расійскай акадэміі народнай гаспадаркі і дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі Дзімітрый Саўчанка падзяліўся знаходкамі дагэдня малавядомых стронак саўсва-польскай вайны 1919—1920 г.

Пра тое, як факты часам пераўзыходзяць выдумку

Колькі ў беларускай гісторыі лёсаў, якія могуць стаць сюжэтам для раманаў! Людміла Рублеўская, рэдактар аддзела культуры газеты «Звязда», пісьменніца, гаварыла пра двух беларусаў, чый лёс быў звязаны ў Санкт-Пецярбургу, — лінгвіста Іосіфа Воўк-Левановіча і паста Паўла Шукайла. Людміла Іванавна напісала пра іх не толькі артыкулы (у суаўтарстве з архівамстам Віталем Скалабанам), але і выкарыстала гэтыя матэрыялы ў сваіх творах. Іосіф Воўк-Левановіч, урэдчынец Кабар'юшчыны, у Санкт-Пецярбургу быў вучнем акадэміку Шахматава і Бадуна дэ Куртэна, потым патрапіў на работу ў Беларуска ўніверсітэт, дзе атрымаў у цэнтры баршчэўскі паміж прадстаўнікамі староў філалагічнай школы і так званае «младабеларусамі». Паўло Шукайла, беларускі футурыст, узначальваў у Санкт-Пецярбургу Дзяржаўнае акадэмію мастацтваў, працаваў у Інстытуце кінематаграфіі, адрэаваўся як арганізатарскі здольнасці, так і авантурны характарам.

Велікім грунтоўным атрымаўся даклад пра Пецярбургскую спадчыну Сержутоўскага ад вядучага супрацоўніка Расійскага этнаграфічнага музея Алега Лысенкі (дарчы, славны беларускі археолаг Пётр Лысенка — яго сваяк). Гледзячы на тое, што пра вядомага этнографіста Сержутоўскага напіс-

на шмат, дасюль застаюцца белыя плямы — нават месца яго пахавання не высветлена. У адной акадэміі Сержутоўска называў сябе беззямельным селянінам, у другой — дваранінам. Ёсць і ненадзвычайныя рукапісы Сержутоўскага. Арыў падчас вайны з яго разлілі. У якасці інтэрв'ю толькі частку Цікава, што тыя докумэнты захоўваюцца ў Акадэміі навук Беларусі ў тэчы Рускага географічнага таварыства 1908 года. Менавіта ў тым годзе этнограф атрымаў вялікі залаты медаль таварыства.

Сярод візуальных матэрыялаў, паказаных у прэзентацыі, было шмат здымкаў: напрыклад, Сержутоўскі сядзеў чарнаскіх людзей. Аказваецца, здымак зроблены ў Абхазі, дзе ёсць этнічная негройдна група.

Гісторык Вера Кнорынг распавяла пра малавядомага яўрэйскага паста Арому Лесіна з Мінска, якога ілюстраваў Марк Шагал. Дарчы, у верхах Лесіна, сапраўднае прывітанне якога Валд, апісаны дарэвалейшымі гісторыкамі. Аказваецца, здымак зроблены ў Абхазі, дзе ёсць этнічная негройдна група.

Пра тое, як факты часам пераўзыходзяць выдумку

Колькі ў беларускай гісторыі лёсаў, якія могуць стаць сюжэтам для раманаў! Людміла Рублеўская, рэдактар аддзела культуры газеты «Звязда», пісьменніца, гаварыла пра двух беларусаў, чый лёс быў звязаны ў Санкт-Пецярбургу, — лінгвіста Іосіфа Воўк-Левановіча і паста Паўла Шукайла. Людміла Іванавна напісала пра іх не толькі артыкулы (у суаўтарстве з архівамстам Віталем Скалабанам), але і выкарыстала гэтыя матэрыялы ў сваіх творах. Іосіф Воўк-Левановіч, урэдчынец Кабар'юшчыны, у Санкт-Пецярбургу быў вучнем акадэміку Шахматава і Бадуна дэ Куртэна, потым патрапіў на работу ў Беларуска ўніверсітэт, дзе атрымаў у цэнтры баршчэўскі паміж прадстаўнікамі староў філалагічнай школы і так званае «младабеларусамі». Паўло Шукайла, беларускі футурыст, узначальваў у Санкт-Пецярбургу Дзяржаўнае акадэмію мастацтваў, працаваў у Інстытуце кінематаграфіі, адрэаваўся як арганізатарскі здольнасці, так і авантурны характарам.

Велікім грунтоўным атрымаўся даклад пра Пецярбургскую спадчыну Сержутоўскага ад вядучага супрацоўніка Расійскага этнаграфічнага музея Алега Лысенкі (дарчы, славны беларускі археолаг Пётр Лысенка — яго сваяк). Гледзячы на тое, што пра вядомага этнографіста Сержутоўскага напіс-

на шмат, дасюль застаюцца белыя плямы — нават месца яго пахавання не высветлена. У адной акадэміі Сержутоўска называў сябе беззямельным селянінам, у другой — дваранінам. Ёсць і ненадзвычайныя рукапісы Сержутоўскага. Арыў падчас вайны з яго разлілі. У якасці інтэрв'ю толькі частку Цікава, што тыя докумэнты захоўваюцца ў Акадэміі навук Беларусі ў тэчы Рускага географічнага таварыства 1908 года. Менавіта ў тым годзе этнограф атрымаў вялікі залаты медаль таварыства.

Сярод візуальных матэрыялаў, паказаных у прэзентацыі, было шмат здымкаў: напрыклад, Сержутоўскі сядзеў чарнаскіх людзей. Аказваецца, здымак зроблены ў Абхазі, дзе ёсць этнічная негройдна група.

Пра тое, як факты часам пераўзыходзяць выдумку

Колькі ў беларускай гісторыі лёсаў, якія могуць стаць сюжэтам для раманаў! Людміла Рублеўская, рэдактар аддзела культуры газеты «Звязда», пісьменніца, гаварыла пра двух беларусаў, чый лёс быў звязаны ў Санкт-Пецярбургу, — лінгвіста Іосіфа Воўк-Левановіча і паста Паўла Шукайла. Людміла Іванавна напісала пра іх не толькі артыкулы (у суаўтарстве з архівамстам Віталем Скалабанам), але і выкарыстала гэтыя матэрыялы ў сваіх творах. Іосіф Воўк-Левановіч, урэдчынец Кабар'юшчыны, у Санкт-Пецярбургу быў вучнем акадэміку Шахматава і Бадуна дэ Куртэна, потым патрапіў на работу ў Беларуска ўніверсітэт, дзе атрымаў у цэнтры баршчэўскі паміж прадстаўнікамі староў філалагічнай школы і так званае «младабеларусамі». Паўло Шукайла, беларускі футурыст, узначальваў у Санкт-Пецярбургу Дзяржаўнае акадэмію мастацтваў, працаваў у Інстытуце кінематаграфіі, адрэаваўся як арганізатарскі здольнасці, так і авантурны характарам.

Велікім грунтоўным атрымаўся даклад пра Пецярбургскую спадчыну Сержутоўскага ад вядучага супрацоўніка Расійскага этнаграфічнага музея Алега Лысенкі (дарчы, славны беларускі археолаг Пётр Лысенка — яго сваяк). Гледзячы на тое, што пра вядомага этнографіста Сержутоўскага напіс-

Пра тое, як факты часам пераўзыходзяць выдумку

Колькі ў беларускай гісторыі лёсаў, якія могуць стаць сюжэтам для раманаў! Людміла Рублеўская, рэдактар аддзела культуры газеты «Звязда», пісьменніца, гаварыла пра двух беларусаў, чый лёс быў звязаны ў Санкт-Пецярбургу, — лінгвіста Іосіфа Воўк-Левановіча і паста Паўла Шукайла. Людміла Іванавна напісала пра іх не толькі артыкулы (у суаўтарстве з архівамстам Віталем Скалабанам), але і выкарыстала гэтыя матэрыялы ў сваіх творах. Іосіф Воўк-Левановіч, урэдчынец Кабар'юшчыны, у Санкт-Пецярбургу быў вучнем акадэміку Шахматава і Бадуна дэ Куртэна, потым патрапіў на работу ў Беларуска ўніверсітэт, дзе атрымаў у цэнтры баршчэўскі паміж прадстаўнікамі староў філалагічнай школы і так званае «младабеларусамі». Паўло Шукайла, беларускі футурыст, узначальваў у Санкт-Пецярбургу Дзяржаўнае акадэмію мастацтваў, працаваў у Інстытуце кінематаграфіі, адрэаваўся як арганізатарскі здольнасці, так і авантурны характарам.

Велікім грунтоўным атрымаўся даклад пра Пецярбургскую спадчыну Сержутоўскага ад вядучага супрацоўніка Расійскага этнаграфічнага музея Алега Лысенкі (дарчы, славны беларускі археолаг Пётр Лысенка — яго сваяк). Гледзячы на тое, што пра вядомага этнографіста Сержутоўскага напіс-

Пра тое, як факты часам пераўзыходзяць выдумку

Колькі ў беларускай гісторыі лёсаў, якія могуць стаць сюжэтам для раманаў! Людміла Рублеўская, рэдактар аддзела культуры газеты «Звязда», пісьменніца, гаварыла пра двух беларусаў, чый лёс быў звязаны ў Санкт-Пецярбургу, — лінгвіста Іосіфа Воўк-Левановіча і паста Паўла Шукайла. Людміла Іванавна напісала пра іх не толькі артыкулы (у суаўтарстве з архівамстам Віталем Скалабанам), але і выкарыстала гэтыя матэрыялы ў сваіх творах. Іосіф Воўк-Левановіч, урэдчынец Кабар'юшчыны, у Санкт-Пецярбургу быў вучнем акадэміку Шахматава і Бадуна дэ Куртэна, потым патрапіў на работу ў Беларуска ўніверсітэт, дзе атрымаў у цэнтры баршчэўскі паміж прадстаўнікамі староў філалагічнай школы і так званае «младабеларусамі». Паўло Шукайла, беларускі футурыст, узначальваў у Санкт-Пецярбургу Дзяржаўнае акадэмію мастацтваў, працаваў у Інстытуце кінематаграфіі, адрэаваўся як арганізатарскі здольнасці, так і авантурны характарам.

Радзімазнаўства

МІСІЯ ДАБРЫНІ І ЎЗАЕМАДАПАМОГІ

На Лідчыне адбылася духоўна-патрыятычная гульня «Выратаваць мір»

Вось ужо 15 гадоў запар вучні наезднай школы храма свяціцеля Мікалая Цудатворца, які знаходзіцца ў вёсцы Лебяды, прыходзяць сваёсаблівы экзамен на веданне гісторыі сваёй мясцовасці, і цэлым клясам, дамаістручы пры гэтым фізічную выносливасць і камандны дух. Спраўляюцца з вырабаваннем, хлопцы і дзяўчаты ўмацоўваюць свае патрыятычныя пачуцці і, самае галоўнае, спасягаюцца маральна-духоўна каштоўнасці.



Традыцыйна духоўна-патрыятычная гульня прымеркавана да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генэцуду беларускага народа. Па меркаванні арганізатараў, якімі з'яўляюцца прыход храма свяціцеля Мікалая Цудатворца, Маламажэйкаўскай сярэдняй школы і Маламажэйкаўскага Дома культуры, падарастаючы пакаленне павіна памятаць у сабе загінуў ад зверскага фашызму ў самай страшной вайне ў гісторыі чалавецтва, што выстаяць дзеля мірнай будучыні тых, хто жыўце цяпер.

Сявету ў гульні ўдзельнічалі дзве каманды: вучні наезднай школы храма свяціцеля Мікалая Цудатворца вёскі Лебяды Лідскага раёна і дзеці прыхода храма Пастаўскай Багародзіцкай вёскі Муравана Шумчынскага раёна. Арганізатары падтрымлівалі для школьнікаў няпроста, але ў той

жаче вельмі цікавыя вырабаванні. Найперш яны разам з удзельнікамі гульні, а таксама запрашэнні сабраліся каля помніка воіну-вызваліцелю. Атрымаўшы пакаданні на будучую гульню ад свяціцельнаслужыцеля, іерэяў Мікалая Ахотніцкага і Алега Засіма, а таксама прадставіцель улады, дзеці ўзнавалі паміж загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны земляк.

Затым пачалося самае займаальнае і цікавае. На пікеце «Агнявы ружэж» дзеці

дэманстравалі сваю грапацэ — стралялі з пнеўматычнай зброі па мішэнях і кідалі імпровізаваныя гранаты. На пікеце «Вяненні шпіталю» уроч маёсвай амбулаторыі паказваў хлопцам і дзяўчатам, які правільна аказаць першую медыцынскую дапамогу пры адкрытым пераламе рукі і нагі, крывацёку, навучыць накладваць повязі. Удзельнікі прадэманстравалі атрыманні веды на практыцы. Лета — у сабым разгары, бывае рознае, а таму валодаць падобнымі навыкамі вельмі карысна. Судзі пікет «Палава пошта» знаходзілі сярэд удзельнікў духоўна-патрыятычнай гульні самага дасведчаннага: на гэтым этапе перамагаў та каманда, якая найбольш актыўна і, самае галоўнае, правільна адказвала на пытанні аб Вялікай Айчыннай вайне. Акрамя таго, школьнікам выпала магчымасць напісаць пасланне нащадкам — сваім рованікам, якія будуць «ратаваць мір» у наступным годзе.

На пікеце «Партызанская база» навучанцы даводзілі, як у гады ваявання піхалечыя выжывалі партызаны. Пасля удзельнікам прапанавалі паказаць свае навывы пры ўсталяванні палаткі, спадручнымі сродкам распаляць касцёр, напачці прыманку на кручок і зафіксаваць вуду ў раку (нэрдака народнымі моцўчы ратаваліся рыбай). Адапчыць хлопцы і дзяўчаты маглі каля Іванавы крыніцы — меанавіта так называюцца і чаровы пікет. Падлеткі справіліся з наступнымі заданымі, папілі вадку з крыніцы, якая п'янчыла гаючай.

Дарчы, крыніца тут была заўсёды, але ў свой час людзі перасталі пракадаваць яе сцеху, і яна зарасла. Знайці крыніцу і вярнуць яе прыжыханам — такую задану паставіў перад сабой настаўцель храма свяціцеля Мікалая Цудатворца іерэя Мікалай Ахотніцкі, калі ўзначальваў дадзены прыход. У яго гэта атрымалася. Добраўрадаваць трыторны калі крыніцы святару дапамаглі мисовыя жыхары. Ціпер гэта ўтульны прыродны астравок, які называецца Іванавы крыніцай, дзе можна не толькі папіць смачнай вадцы, але і адпачыць з дарогі, атрымаць асалоду ад высаджаных дрэў і птушынных сьпеваў.



Апошннее вырабаванне дзятчя чакала на пікеце «Прыстань ратавання», каля храма свяціцеля Мікалая Цудатворца ў Лебяды. Пры дапамозе кампаса каманды шукалі зашыфраванае пасланне нащадкам, якое і з'яўляецца адказам на пытанне «Кі выратаваць мір на зямлі?» Ён быў просты: ратаванне міру закляючае ў сумеснай малітве. А таму адразу паступіла запрарэнне ў храм, дзе адбылася нахніка па загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Пасля багажслужэння падавалі вынікі духоўна-патрыятычнай гульні, узаагародзілі удзельнікў. Завершылася мерапрыемства канцэртамі і салдацкай кашай.

Як адзначнае настаўцель храма свяціцеля Мікалая Цудатворца іерэя Мікалай АХОТНІЦКІ, духоўна-патрыятычная гульня нясе духоўную нагрузку і ставіць перад сабой задану патрыятычнага выхавання дзятчя. «Часам людзі кажуць, што гэта «Зарніца», але гэта не так, — адзначнае свяціцельнаслужыцель, — «Зарніца» — гэта супрацьдзейненне, супрацьборства каманд, якія выконваюць пэўныя заданцы для таго, каб пераадолець маршрут, і ў рэшце рэшт нехта перамагае — іншымі словамі, гэта маленькая вайнушка. Але на гульняў ўзгадненне, калі хлопцы і дзяўчаты становіцца камандамі, ідуць рознымі маршрутамі да адной моты і не пераадолеваюць, а вучацца. Пакуль дзеці гуляюць, яны не ўспамінаюць пра тэлефоны. Упэўнены, тое, што захаваўся ў дзіцячым памяці, усплые ў патрэбны час. І калі гэты маленькі чалавек стане вялікім, настане і сутыкненне з рэальнымі цяжкасцямі, ён усёвочы свае веды».

Па словах іерэя Мікалая Ахотніцкага, людзі павіны разумее, дзе зоны камітэнтаў пікет Іх, а дзе Божы. «Мы павіны зрабіць усё, што нам па сілах: выхоўваць дзятчю, апрацоўваць зямлю і выконваць заповедзі Божыя, — звяртае ўвагу настаўцель храма свяціцеля Мікалая Цудатворца. — А тое, што нам не па сілах (належыць ад Бога), мы усвабаміям у малітве. Невыпадка наша гульня заканчваецца ў храме, дзе мы



памінаем загінуўшых у той вайне. І, вядома, моляцца аб міры. Найважнейшая задану духоўна-патрыятычнай гульні — выратаваць мір. Калі моладца дзятчя, іх Гасподзь чуче».

Мікалай Ахотніцкі прараканнае задану выхавання дзятчя і маральнасці і духоўнасці павіна стаць такой жа заданай, як у час Вялікай Айчыннай вайны, калі ўсё было на фронту і ўсё дзеля Перамогі. «Між тэб ўсім народам падняцца на вырашэнне гэтай заданцы, — лічыць ён. — Таму ўцягваем у гульню не толькі дзятчя, але і дарослых. Клубныя работнікі, настаўнікі, нашы прыжыханцы — усё яны працавалі над вырашэннем адной заданцы: мы былі ўсе разам, і гэта ж здарова!»

Па меркаванні настаўнікаў рускай мовы і літаратуры Маламажэйкаўскай сярэдняй школы Аль МАСЬ, духоўна-патрыятычная гульня «Выратаваць мір» мае вельмі вялікае значэнне. «Дзеці знаходзіліся ў цяжкасцямі, разам, старэйшыя не павіны былі кінуць малодшых, яны былі адной камандай і заўсёды дапамагалі таму, хто траціў сілы, — расказвае яна. — Важнасць гульні ў тым, што дзеці шлупаць назву Радзіму, не гісторыю. Гэта спаробітва на смеласць, выносливасць. Сяброўства дзятчя ўмацавалася».

Варанка КАНЮТА. Фота арганізатараў духоўна-патрыятычнай гульні.

ФОРМА 3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ об изменении собственного капитала за 2023 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

ФОРМА 1 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 31 декабря 2023 г.

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечания, 2023 год, 2022 год. Rows include assets like 'Денежные средства', 'Средства в Национальном банке', and liabilities like 'Прочие обязательства'.

ФОРМА 2 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Table with columns: № п/п, Наименование показателя, Символ, уставный фонд, резервы, накопленная прибыль, прочие изменения. Rows include 'Остаток собственного капитала', 'Изменения статей собственного капитала'.

ФОРМА 4 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2023 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

ФОРМА 4 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Операционной деятельности

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечания, 2023 год, 2022 год. Rows include 'Потоки денежных средств от операционной деятельности', 'Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности', 'Потоки денежных средств от финансовой деятельности'.

ФОРМА 2 СВЕДЕНИЯ о консолидированном совокупном доходе за 2023 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечания, 2023 год, 2022 год. Rows include 'Процентные доходы', 'Процентные расходы', 'Комиссионные доходы', 'Комиссионные расходы'.

ФОРМА 2 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ о ПРИБЫЛИХ и УБЫТКАХ за 2023 год

«Приорбанк» Открытое акционерное общество

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт примечания, 2023 год, 2022 год. Rows include 'Процентные доходы', 'Процентные расходы', 'Комиссионные доходы', 'Комиссионные расходы'.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимой Аудиторской организации ООО «Б1 Аудиторские услуги» по годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО и его дочерних организаций как банковского холдинга, за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года

Гену Матюшкин, Вадим Борисович. Мы провели аудит финансовой отчетности «Приорбанк» ОАО и его дочерних организаций за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Наша обязанность в соответствии с этим требованием описана далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Ключевые вопросы аудита Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе аудита

Специальные резервы на покрытие возможных убытков. Оценка рисков специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам (далее – «спецрез»). Проверка наличия информации, подтверждающей достоверность информации, предоставленной руководством Банковского холдинга.

Выявление и оценка рисков существенного искажения отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, разработанных и выполненных аудиторской процедурой в соответствии с описанными рисками; получение информации о существенных рисках, влияющих на достоверность отчетности.

Мы выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, разработанных и выполненных аудиторской процедурой в соответствии с описанными рисками; получение информации о существенных рисках, влияющих на достоверность отчетности. Мы проводим аудиторские процедуры, направленные на выявление и оценку рисков существенного искажения отчетности.

Информация о проведении электронных торгов

Организатор, Оператор ЭТ ЭПР/ВТ: государственное предприятие «Генеральный центр маркетинга» (ИНН 375 (212) 24-68-12, +375 (20) 510-47-83, e-mail: vsm@gtm.by). Дата проведения торгов: 24.07.2024 г. 09:00 по времени в соответствии с ЭПР/ВТ.

Уважаемые акционеры! ЗАО «БелБанкротАукцион»

5 июля 2024 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «БелБанкротАукцион» по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (актовый зал). Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об утверждении уставного фонда ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ».

ЗАО «БелБанкротАукцион», организатор торгов по продаже имущества ОАО «МИНСКВОДСТРОЙ»

решение высшего органа управления юридического лица об участии в торгах, в заключении договора купли-продажи предмета электронных торгов, по итогам их проведения. Заявка на участие в торгах принимается до 26.07.2024 г. 10:00 по адресу: г. Минск, ул. Гуронского, д. 226, ком. 501.

У Александрыю па ўражанні

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Купальскае свята ў Александрыі — гэта ўжо паўна тытэрадыцыі формы работы — заўважыў Алег Сталмахоў. — Галоўнымі будучы года яшчэ і 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Робіцца ўсё для таго, каб мерапрыемства атрымалася цікавым і насычаным.

Спікер адзначыў, што пры падрыхтоўцы ўлічаны нажаданні наведвальнікаў: фэстывалю зрабіць больш прагматычным і традыцыйна пярэцым — на свята прыводзіць дэсяткі тысяч наведвальнікаў і сямі ўдзельнікаў. Сёла купальскае пугна пашырыць а яшчэ на гектар. Толькі гандльвіц радую размесціцца на ёй 1,8 кіламетра — на 150 метраў болей, чым летас. У абслугоўванні наведвальнікаў прыме ўдзел каля 200 суб'ектаў гаспадарання, будзе працаваць болей чым 300 гандльвіц аб'ектаў з арганізацыяй 3,7 тысячы пасадканых месцаў — на 600 болей, чым летас.

Купальце ў Александрыі збудзе аб'ядраваць рэкордную колькасць майстроў і рамеснікаў. Упершыню будзе прысутнічаць творчыя дэлегацыі з Магаданскай, Іркуцкай, Ульянскай абласцей, рэспублік Коми і Мардові, Узбекістана і Азербайджана. На год, фестываль на гэты раз прымае прадстаўнікоў 22 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі.

Выстаўка кірмаш прыводзе пад назвай «Купальскі вяснік садружнасці». Смыслаў Купальскі вяснік будзе набыць абы сплесці самоу з дапамогай майстроў.

Цырымонія афіцыйнага адкрыцця фестывалю адбудзецца ў 15.00, але ўжо з 11.00 будзе працаваць пляцоўка, у тым ліку «Зроблена ў Беларусі» з дэманстрацыяй апошніх вырабаў айчынага аўта і легрмара, маладзёжных лакацыі з прэзентацыяй творчых праектаў, прывесчаных 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Шмат цікавага адбудзецца на спартыўных і турысцкіх пляцоўках: абласныя спавы турнір па армірспонгу, майстар-клас з прыгатаваннем юшкі, забавляльныя праграмы, прэзентацыя турысцкага патэнцыялу вобласці.

Не абдыццялі і без прэзентацыі кніжных навінак. Як заўсёды, у фэ-



тывалі ўдзельнічае творчы дэсант ад Выдавельскага дома «Звязда» і Саюза спеціалістаў Беларусі. Будзе магчыма бліжэй пазнаёміцца з вядомымі аўтарамі і паслухаць іх творы. А таксама набыць прадукцыю беларускіх выдавецтваў, кнігі, сувеніры нацыянальнай тэматыкі і з лагатыпам свята.

Канцэрт, спектаклі, кінапаказы...

Уоб свята сатканая з канцэртных і творчых праграм — яны будучы ісіў беспералына. Акрамя асноўнай вялікай пляцоўкі будзе працаваць яшчэ чатыры. У тым ліку і малая сцена, дзе прыводзе канцэрт Сасонаў дэяржачы і адбудзецца адкрыццё з прадстаўленнем творчасці ўсіх удзельнікаў свята.

— Другі раз у рамках фестывалю будзе праходзіць праект «Саюзныя зоркі на Купаллі» пры падтрымцы Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы і Мінікультуры Расійскай Федэрацыі, — паведаміла Іна Адамюч. — Хэдыр-нэрамі выступіць народная артыстка Расійскай Федэрацыі Надзея Крыгіна, заслужаная артыстка Расійскай Федэрацыі Зара, папулярны спавак Аляксандр Панават, хор Срочэнскага манастыра і іншыя. Пародую гледчыц вядучы артыст беларускй эстрады Жанет, Ірына Даравеева, Алена Ланская, Руслан Аляхно, ансамбль «Верасы» — Даросы, сувядчымі галяўнага канцэрта стануць удзельнікі праекта

«Доктар Хаус». Запланаваны шэраг цікавых праграм для моладзі. На малой сцене выступіць лаўрэаты і стэпендыяты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Адбудзецца праект, прымеркаваны да 30-годдзя інстытута прэзідэнцтва ў Рэспубліцы Беларусь.

На перафэрыйных сценах будзе прадстаўлена народная творчасць, маладзёжны праект «Арт-вакацыі», канцэрт патрыятычнай накіраванасці. У рамках купальскага фэсту адбудзецца ўзнагароджанне удзельнікаў рэспубліканскага сельскагаспадарчага праекта «Уладар сёла».

Будучы працавае забавляльныя зоны для дзіцяці і дарослых. Плянуюцца некалькі паказав дзіцячых літальных спектакляў і цыркавых прадстаўленняў. Цікавы рэпертуар рымхуе палывы кінаатэр. Ідэя перагаворы з кінастудыі «Беларусьфільм» з мэтай арганізацыі пляцоўкі ў рамках свята-кавання стагоддзя беларускага кінематографу.

Упершыню на свята будзе прадстаўлены абласны маладзёжны праект «Дарогамі Памці і Спавы». Можна наведваць аўтобусы з музейнымі экспазіцыямі і паслухаць слевы ваяных герояў у выданні аўтыгібрыда.

Магілёўскі політэхнічны каледж з'явіцца інтэрактыўно экспазіцыя «З'яўляе і тэхніка Перамогі» і прапануе выпрабаваць на сабе распрацаваную

установу кам'ютарную гульню. А Магілёўскі машынабудуўнічы каледж паказа выставу «Кузня Перамогі» з узорамі прадукцыі, якая выраблялася ў гады вайны.

Пашырыць свае плошчы музей, які знаходзіцца ў Александрыйскай школе. Там будучы прадстаўлены купальскія экспанаты з усіх рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь, стужка часу расуль-літанскіх свят народнага календара, гісторыя фестывалю ў Александрыі. З дапамогай спецыяльнай інтэрактыўнай платформы можна будзе ачунаць у атмасферу мінулых фестывалю.

Гасям на зямлету

Застаецца дадаць, што пытанні па дастаўцы наведвальнікаў на фестывальную пляцоўку таксама вырашаны. Напрыклад, на 14 дадатковых районаў уягнікоў эканоміка будучы курсіраваць па маршруце: Магілёў — Шклоў — Александрыя (станцыя Кольскі) — Шклоў — Магілёў, а таксама Орша — Александрыя (станцыя Кольскі) — Орша. Плавяніцкі і кольскі аўтобусны маршрут з Магілёва і Оршы. Арганізаваны таксама дадатковыя парокі для тых, хто прывядзе на фестываль на сваім аўта.

Не павінна ўзнікнуць праблём з абменам замежнай валюты і магчымаасцю ўладкаваць на час лішні багаж. На месцы будучы працаваць абменнікі і камеры захоўвання.

Дарчы прывідаецца і інфармацыйны дапаможнік у выглядзе тэлеграм-канала «Купалье 2024», які арганізатары аб'ядаюць свеачасова напаяўчы навінам аб ходзе падзей. Не заблукчы на лугавіне дапаможа інфармацыйны указальнік.

Што датычыцца праграмы свята, то з ёй можна знаёміцца на сайтах Магілёўскага аб'яваўніка і Магілёўскай філармоніі. Дарчы, білеты на канцэрт, які адбудзецца на галяўнай сцене ў 21.30, былі цалкам прададзены яшчэ да 1 чэрвеня. А гэта 3200 купальскіх месцаў. Але ўважчы гудальскае прадстаўленне можна будзе з дапамогай вялікіх экраноў. Пасля галяўнага канцэрта адбудзецца традыцыйная маладзёвая дыскатка з удзелам папулярных дзітдыжы, якая будзе грывецца да трох гадзін раніцы.

Нэллі ЗІГУЛЯ, фота аўтара.

Спорт-тайм

247 МЕДАЛЁЎ ЗАВАЯВАЛІ БЕЛАРУСЫ НА ГУЛЬНЯХ БРІКС

У традыцыйным аглядзе падводзім вынікі спартыўнага тыдня

ГЕРАНЯ ТЫДНЯ. Аліна Гарнаско — сярэбраны прыёрз заключнага этапу Кубка свету па мастацкай гімнастыцы, які праішоў у Мілане. Медаля яна заваявала ў практыкаванні з аэрбуком. Суддзі ацанілі яе выступленне на 34,250 бала. Такім чынам, за п'яць этапаў Кубка свету 2024 года Гарнаско заваявала тры медалі: раней Аліна выйграла «бронзу» ў м'ягаборі на стартавым турніры ў Афінах у сакавіку і «золата» ў практыкаванні са стужкай там жа.

ЛІБА ТЫДНЯ. 247 медалюў заваявалі беларусыя спартсмены на Спартыўных гульнях краін БРІКС. Сярод іх 55 залатых медалюў, 85 сярэбраных і 107 бронзавых. Самай паспяховай стала каманда па

Артур Шчогаляў (да 81 кг), Руслан Гаравы (да 89 кг) і Паліна Ноковіка (звыш 81 кг). Бронзавыя медалі атрымалі Кіра Жыжыёўска (да 40 кг) і Аляксандр Мацвіч (да 49 кг).

МЕДАЛІ ТЫДНЯ. Беларускія спартсмены сталі прыёмнікам міжнародных спаборніцтваў па фехтаванні на калыхах у французскай Аранжы. У фехтаванні на шпагах у жанчын бронзавым прыёрзам стала Ірына Шлышка. Таксама бронзавы медалюў у фехтаванні на шаблях заваявала Кацярына Мылыха.

КАМАНДА ТЫДНЯ. Хакеісты смалыцкай «Вікторыі» сталі чэмпіёнкамі Беларусі па хакеі на траве сярод жанчын каманд сезона 2023/2024. У фінальнай серыі да трох перамоў прадстаўніцы Смалевічы сустракаліся з казэйным клубам «Мінск». Залатая серыя расцягнулася на п'яць матчаў, але ў вырашальным матчы з вынікам 2:1 перамагла «Вікторыя». Гэты чэмпіёнскі клуб смалыцкай каманды раней яны становіліся чэмпіёнкамі краіны ў 2012, 2017 і 2021 гадах. У супрастанні за троеце месца жаночай лігі таксама спатрэбіліся ўсе п'яць матчаў: у вырашальным падымку гродзенскі «Рытм» замаў супрацьлеанне «Тэкстыльчык» з Баранавіч (4:3) і сталі удаляччым «бронзы».

РЭКОРД ТЫДНЯ. Плывец Іван Шаўмурэ перамог на дыстанцыі 200 метраў батэрфліяў у фінальным запыце Спартыўных гульнях краін БРІКС. Залаты медалюў яму забіраў чыны вынік 1 хв. 57,65 секунды, што стала новым рэкордам Беларусі на гэтай дыстанцыі.

ПАДТРЫМКА ТЫДНЯ. Больш як 300 выкладчыкаў з 28 жакейных школ краіны атрымалі персанальныя гранты, паведамілі ў прэс-службе Федэрацыі хакея Беларусі. Пасля завяршэння спартыўнага сезона 2023/2024 спецыяльнай камісія ФХБ правяла дэталёвую ацэнку якасці работы трэнеру ўсіх хакейных школ краіны. Былі ўлічаны не толькі дасягнутыя вынікі, але і прымяненне навуковых метадаў выкладання, выкананне патрабаванняў регламенту выдання-юнацкіх спаборніцтваў, падрыхтоўка кандыдатаў у зборныя каманды, а таксама прагрэс падлечных на працягу ўсяго сезона. Створаны сем гадоў таму па даручэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэвіча праект адраснай падтрымкі дзіцячых трэнераў ахоплівае абсалютна ўсё настаўніцтва, якія працуюць у 28 дзіцячых-юнацкіх школах па краіне з шайбай. Максимальны памер выдаткаў складзе болей за 3000 рублёў.

АБ'ЯВА ТЫДНЯ. Беларуская тэністка Арына Сабаленка не выступіць на Алімпійскіх гульнях у Парыжы. Аб гэтым яна заявіла перад стартам турніру ў Берліне. Трэцяя ракетка планеты сказала, што не згуляе на Гульнях 3-га ўзросту павелі ВАА з абавязковымі турнірамі. «Даводзіцца ахвараваць Алімпіяды пасля ўсіх праблём, якія былі апошнім часам, і пакапацца са сваім здароўем», — адзначыла Сабаленка.

Валянрыя СЦЯЦКО.



вельванні на байдарках і каноз — 50 узнагарод (16 залатых, 14 сярэбраных і 20 бронзавых). 30 медалюў заваявалі лёгкаатлеты (9-12-9), 24 раўна на подыум узначілілі плярчы (13-4-7). Па 19 медалюў атрымала ў спартыўнай барацьбе (3-6-10) і мастацкай гімнастыцы (2-10-7), 15 узнагарод заваявалі прадстаўніцы акадэмічнага вельванні (4-7-4), 11 самістай (2-6-3) і столькі ж баксёраў (0-3-8) сталі прыёрзамі Гульняў БРІКС. Дзевяць узнагарод выйгралі шхкацятлеты (2-3-4), восем — фехтавальчыцы (0-4-4), па сем — прадстаўніцы синхроннага плавання (1-4-2) і спартыўнай гімнастыкі (1-0-2). П'яць медалюў і актыўна нацыянальных каманд па дзюдо (2-2-1), карата (0-3-2) і џю-џу ваду (0-2-3). Па чатыры узнагароды Беларусі прынеслі спартсмены ва ўшу (0-1-3), бадмінтоне (0-0-4) і барацьбе на паясах (0-0-4), яшчэ трычы прыёрзамі форуму становіліся нашы конькі (0-0-3). Па два медалі на рахунку тэністаў (0-2-0) і шахматчыкаў (0-1-1), па адным — у фіджытал-баксёцебо («серабро»), настольным тэнісе («бронза») і карэцы («бронза»). Больш за ўсё залатых медалюў Гульням БРІКС (пяць) з нацыйнай камандай заваявала байдарніца Марына Літвінчук, чатырхразовым чэмпіёнкай сталі Ірына Удальцова і Кравец, а таксама плярчы Іля Шамановіч, Аліна Змучко і Анастасія Куляшова. Без узнагарод засталіся толькі прадстаўнікі брыжыгуні і фіджытал-футбола.

НАДЗЕІ ТЫДНЯ. У грэчаскіх Салоніках завяршылася першыство Еўропы па цыжкай атлетыцы сярод коніераў. Беларускі спартсмен без медалюў не застаўся. Чэмпіёнкам Еўропы сталі Волга Галыньска (да 59 кг) і Марыя Іванова (да 71 кг). Сярэбраным прыёрзам — Глеб Паўлюковіч (да 81 кг),

Надвор'е

НАКРЫЕ ХВАЛЯ СПЯКОТЫ

У суботу ўжо да 33

На гэтым тыдні ночу будзе дастаткова цёпла, а днём і зусім гарача, паведаміць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтру па гідрэмтаралогіі, кантролі радыаактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя.

У аўтарскіх умовах надвор'я ў Беларусі будзе вызначача вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў. Вечер паўночны ночу слабы, днём слабы да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ночу ад плюс 10 да 16 градусаў, максімальная днём будзе ад 22 да 27 градусаў. Атмасферны ціск ночу будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца.

Далей чакаецца амаль адсутнічае надвор'я, бо яго 26—27 чэрвеня прадужыць вызначача вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць. У сярэдзі пераважна без ападкаў. Ночу і раніцу ў асобных раёнах краіны будзе згушчана слабы туман. Вечер паўночнай чэрачы ад 9 градусаў да 15 ціла, уздынь — ад 22 да 29 градусаў.

У чацвер будзе абсалютна суха. Уначы і раніцу ў асобных раёнах

краіны будзе згушчана слабы туман. Вечер нустойлівы ўмераны. Тэмпература паветра ўначы ад 10 ціла да 15 градусаў, а днём будзе 24—29 градусаў.

І далей кантроль над надвор'ем у Беларусі возьме выключна вобласць павышанага атмасфернага ціску. У выніку жыхарам краіны гарантавана мала ападкаў і шмат сонца. Тэмпературы фон пачне павышачца ўжо як у ліпені. У пятніцу будзе пераважна без ападкаў. Ночу і раніцу ў асобных раёнах магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы перагане непрадзятку і складзе 12—17 градусаў, уздынь — 26—31 ціла.

Згодна з напярэднім прагнозам айчыных сіноптыкаў, у выхадныя награванне абядае шчы ўзмацніцца, пры гэтым будзе кароткачасовых навалічных дажджоў і абдыцця. У суботу будзе пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі ў заходніх і



паўночных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, навалічны. Ночу і раніцу ў асобных раёнах магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе 13—19 градусаў, уздынь — 27—33 ціла.

У няждзі месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы, на-

валічны. Але гэта не адрынець душнага сезона пад назвай «трапічныя ночы», калі ў цёмым час сутак будзе 20 ціла. Ночу і раніцу ў асобных раёнах магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе 13—20 градусаў, уздынь — 25—32.

Сяргей КУРЧАК.

25 ЧЭРВЕНЯ	Даты	Пазей	Людзі
	1905 год — нарадзіўся (в. Пучыкавічы, цяпер Ушачкі раён) Пятрусь Броўка, беларускі грамадскі дзеяць, пісьменнік, паэт і перакладчык, народны паэт Беларусі. У 1967—1980 — гадуны рэдактар БелСФ. Выбрався дэпутатам ВС СССР (1956—1980) і БССР (1947—1955), сакратаром праўлення СП СССР.		1852 год — нарадзіўся Антоніа Гаўдзі-і-Карнет, славетны іспанскі архітэктар. Ён з'явіўся на свет у Барселоне, дзе сёння знаходзіцца большасць яго дзіваво-фантастычных твораў. Гаўдзі працаваў у час росквіту мадэрнізму (арт-нуво), але стыль архітэктару быў такі ўнікальным і непаўторным, што нельга адназначна судзіць яго з нейкай мастацкай пільнасьцю.
	1938 год — нарадзіўся Валанцін Канстанцінавіч Лукашоў, беларускі геохімік, член-карэспандэнт, доктар геааля-мінералагічных навуц, прафесар. Увучоны ў галіне тэарэтычных і прыкладных праблём геохіміі, наватар і арганізатар даследаванняў у шэрагу яе кірункаў.		1903 год — нарадзіўся Джордж Оруэл, англійскі пісьменнік і журналіст, літаратурны крытык, радыёвавед, аўтар мемуараў, публіцыст. Творы Оруэла значна паўплывалі на сучасную папулярную і палітычную культуру. У сваім эсе 1945 года «Вялікі атамнік бомба» Оруэл уяваў ва ўжытак тэрмін «саюдны вайна».
	1939 год — нарадзіўся Валанцін Канстанцінавіч Лукашоў, беларускі геохімік, член-карэспандэнт, доктар геааля-мінералагічных навуц, прафесар. Увучоны ў галіне тэарэтычных і прыкладных праблём геохіміі, наватар і арганізатар даследаванняў у шэрагу яе кірункаў.		1950 год — паўночнакарыфская армія ўзьявіцца ў 1950 годзе на тэрыторыю Паўднёвай Карэі. Пачатак трохгадовай Карэйскай вайны з прамым і ікосным удзелам у тым ліку СССР, ЗША і Кітая.

МЕНАНДР:
«Той, хто можа стрымліваць гнеў, ганебных спраў ніколі не зробіць».

СЁННЯ

Месяць
Поўня 22 чэрвеня.
Месяць у сусор'і **Вадаліва**.

Сонца

Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск — 4:39	21:46	17:07
Віцебск — 4:20	21:44	17:24
Магілёў — 4:29	21:36	17:07
Гомель — 4:35	21:23	16:48
Гродна — 4:56	21:59	17:03
Брэст — 5:06	21:50	16:44

ІМЯНЫНЫ
Пр. Ганна, Аўксанія, Андрэя, Арсенія, Іоны, Петра, Сцяпан, Февдзія, К. Дароты, Ляцкі, Элеанора, Вітольд, Максіма.

Фота Вітара ВАРНАЧЫКАВА

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

Паводле даных Бюрометэарыі	ВІЦЕБСК	МІНСК	МАГІЛЕЎ	АБЗЯНАЧЭНЫ:
	+15...+17° +24...+25°	+15...+18° +24...+25°	+15...+17° +23...+24°	— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
	+15...+17° +24...+25°	+15...+18° +24...+25°	+15...+17° +23...+24°	— невялікія геамагнітныя узрушэнні
	+15...+17° +24...+25°	+15...+18° +24...+25°	+15...+17° +23...+24°	— слабая геамагнітная буря

...у суседзях

ВАРШАВА	КІЕЎ	РЫГА
+28...+30°	+24...+26°	+25...+27°
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.ПЕЦЯРБург
+25...+27°	+21...+23°	+25...+27°

УСМІХНЕМСЯ

Калі вы прылеглі днём задрмаць і раптам спадабілася якой-небудзь мусе — разлуччы вас можа толькі смерць.

— Чаму ў ваіпаў вочы чырвоныя? — Каб ім было лягчэй хавацца сярод падымоўраў.

На прыёме. Доктар: — Ну, мілачка, давайце я вас паслухаю! — Ой, ціце каліна-а-а-а-а!

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўніц Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЯ: у Рэспубліцы Беларусь па адрасе: вуліца Савецкая, 109, выданыя Міністрамствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыя-выдавельны ўстанова «Звязда»

ДІРЭКТАР — гадуны рэдактар **КАРЛКОВІЧ Аляксандр Мілавеў**

Выдавец — Рэдакцыя-выдавельны ўстанова «Звязда»

АДРАС: 220013 г. Мінск вул. Б. Хмельніцкага 10а

ТЭЛЕФОН: У МІНСКУ: прыняты — 311 17 13 (гал.факс); адрасны: псымаў — 311 17 44, маршэрунг — 263 66 73, бухгалтэры — 311 17 16.

www.viazda.by
e-mail: info@viazda.by
для зваротаў: zvarot@viazda.by

ПРІЁМНІ РАКЛЯМНЫ тэл.факс: 311 17 27, e-mail: reklama@viazda.by

Аўтары апулікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Ё мержаванне не з'яўдаецца супадзеннем з мержаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім мержаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй псымы. Падруку матэрыялаў апулікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламдаўцы.

Газета адрасавана ў Рэспубліцы Беларусь па адрасе: «Выдавецтва «Звязда» Дом адрасу» ЛП № 3820000007667 ад 30.04.2004.

220013 Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1, Выхадзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 10.644. Індэкс 83850. Зак. № 1367.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар папалены ў 19.30
24 чэрвеня 2024 года.